



Паводка можа прывесці да масавага забруджвання вады ў калодзежах. Варта ведаць, якія захады трэба прыняць, каб пазбегнуць заражэння інфекцыйнымі і паразітарнымі хваробамі...

«Выпадковыя стравы», апісаныя Нікіфароўскім — гэта тыя прысмачкі, што можна прыгатаваць за лічаныя хвіліны. А пасля — і дома ласавачка добра, і ў дарогу браць зручна.

Больш за 13 пар хатніх пантофлікаў на выставе «Тапаграфіка», што працуе ў сталічнай галерэі «Універсітэт культуры», натхняюць на развагі пра тое, што па пантофлях можна сёбе-тое расказаць пра іх гаспадара.

Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

ЦЕСНЫЯ СУВЯЗІ НА РЕГІОНАЛЬНЫМ УЗРОЎНІ З'ЯЎЛЯЮЦА ФУНДАМЕНТАМ СУПРАЦОЎНІЦТВА БЕЛАРУСІ І РАСІІ

Аб гэтым заявіў учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з губернатарам Омскай вобласці Віктарам Назаравым, перадае БЕЛТА.

«Дэлегацыі рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі для нас заўсёды жаданыя госці, таму што з імі ідзе канкрэтная дэлевацыя размова», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Омская вобласць з'яўляецца перспектывным партнёрам для Беларусі, паколькі гэта адзін з вядучых рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі і Сібірскай федэральнай акругі. Кіраўнік беларускай дзяржавы звярнуў увагу на дынамічнае развіццё апошняга гады гандлёвага абароту паміж Беларуссю і гэтым расійскім рэгіёнам. Яшчэ ў 2011 годзе ён пераагнуў планку дакрызіснага 2008 года, а за 2012 год вырас амаль на 35 працэнтаў і дасягнуў прыблізна \$230 млн. «Упэўнены, што мы зможам яшчэ больш нарасціць гэтыя паказчыкі, паколькі добра ведаем магчымасці Омскай вобласці і патэнцыял нашай краіны», — падкрэсліў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў сучасных умовах простага павелічэння тавараабароту недастаткова. «Сёння для таго, каб паспяхова працаваць на перспектыву, неабходна складаць патэнцыялы і рэалізоўваць сумесныя ўзаемавыгадныя праекты ў розных сферах», — упэўнены кіраўнік дзяржавы. Ён падкрэсліў, што размова павінна ісці не толькі аб стварэнні зборачных вытворчасцей, але і сумесных прадпрыемстваў. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў Омскай вобласці створаны і дзейнічаюць зборачныя вытворчасці сельгастэхнікі беларускіх брэндаў. У Беларусі актыўна працуе прадстаўніцтва Омскага НВА «Маставік». Вылучаецца магчымасць стварэння ў Беларусі сумесна з омскімі партнёрамі вытворчасці тэхнічнага вугляроду і льяных вырабаў медыцынскага прызначэння. Прэзідэнт звярнуў увагу і на перспектывы ўзаемадзейнення Беларусі і Омскай вобласці ў сельгасгаспадарчай галіне, транспартнай сферы, будаўніцтве. Беларускія прадпрыемствы гатовы прапанаваць омскім партнёрам не толькі тэхніку, абсталяванне, але і ствараць інфраструктуру пад ключ. «Словам, напрамку супрацоўніцтва не злічыць», — рэзюмаваў Прэзідэнт. Ён запрасіў дэлегацыю Омскай вобласці да абмеркавання канкрэтных напрамкаў двухбаковага ўзаемадзейнення.

ТОЕ, ШТО БЫЛО ПРЫ УГА ЧАВЕСУ, БУДЗЕ ПРАЦЯГНУТА

Прэзідэнт Беларусі 8 сакавіка ў Каракасе прыняў удзел у Дзяржаўнай цырымоніі рэабілітацыі з Прэзідэнтам Баліварыянскай Рэспублікі Венесуэла Уга Чавесам, якая прайшла ў будынку Ваеннай акадэміі. Аляксандр Лукашэнка таксама правёў перамовы з кіраўнікамі шэрагу дзяржаў, паведамлілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.



Падчас сустрэчы з Прэзідэнтам Балівіі Эва Маралесам.

Перад пачаткам цырымоніі ў залу ўнеслі мноства вяноў. Сярод іх быў і вянок ад Рэспублікі Беларусь і асабіста кіраўнікі беларускай дзяржавы. Уга Чавес і Аляксандр Лукашэнка былі вельмі блізкамі сябрамі. Шмат у чым дзякуючы іх дружбе і актыўным кантактам адносіны Венесуэлы дасягнулі ўзроўню стратэгічнага партнёрства, у разы вырас тавараабарот, народы і культуры дзвюх географічна далёкіх краін сталі больш блізкімі. На цырымоніі развітання Аляксандр Лукашэнка быў у ліку самых ганаровых гасцей. Нягледзячы на вялікую колькасць прысутных кіраўнікоў дзяржаў і урадаў, Прэзідэнт Беларусі займаў ганаровае месца ў першым шэрагу сярод самых блізкіх сявакоў, сяброў Уга Чавеса і кіраўніцтва Венесуэлы. Аляксандр Лукашэнка першым з прэзідэнтаў нелацінаамерыканскіх дзяржаў аддаў апошнія ўшанаванні ў ганаровай варце для трыумфа.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ПРЫ ПАЖАРЫ НА ХІМЗАВОДЗЕ Ў ЛАТВІІ ПАЦЯРПЕЛІ ПЯЦЬ ЧАЛАВЕК

У ноч на панядзелак на хімічным заводзе Biolar у Олайне адбыўся моцны пажар. Пра гэта паведамляе Міхпэвс. Узгаранне адбылося ў трохпавярховым будынку. Прычынай, па папярэдніх даных, стала памылка ў тэхналагічным працэсе. Агульная плошча пажару, па інфармацыі DELFI, складала тры тысячы квадратных метраў. Да ранняга пажар быў лакалізаваны. Пацярпелі некалькі чалавек. Супрацоўніца прадпрыемства атрымала моцныя апякі. Акрамя таго, чацвёра пажарных атруціліся прадуктамі гарэння. Biolar — адно з найбуйнейшых хімічных прадпрыемстваў у краінах Балтыі.

ПАМЁР АЎТАР АПОВЕСЦІ «А ЗОЛКІ ТУТ ЦІХІЯ...» БАРЫС ВАСІЛЬЕЎ

У Маскве на 89-м годзе жыцця памёр савецкі і расійскі пісьменнік Барыс Васільеў, паведамляюць інфармагенцыі. Апошнія гады жыцця Барыс Васільеў правёў у адзіноце, не меў зносінаў з прасай, працягваючы працаваць над новымі кнігамі. Да свайго 90-годдзя Васільеў не дажыў два з паловай месяцы. Пісаць Васільеў пачаў у 1954-м. Пачынаў з аповядаў, аповесцяў, п'ес. За сваю літаратурную кар'еру напісаў больш за 30 твораў і серыі гістарычных раманаў. Шырокую вядомасць пісьменніку прынесла дабрыя аповесць «А золкі тут ціхія», напісаная ў 1969-м годзе. Кніга была тройчы экранізавана (1972, 2005, 2008) і стала класікай ваеннай літаратуры. У 1973 годзе кінакарціна была намінаваная на «Оскар». Тэма Вялікай Айчыннай вайны атрымала развіццё ў аповесці «У спісах не значыцца» (1974), «Зайтра была вайна». У 1987 годзе па гэтай аповесці рэжысёр Юры Кара зняў аднайменны фільм. Пісьменнік прымаў удзел у стварэнні такіх вядомых мастацкіх карцін, як «Адфіцэры», «Аты-баты, ішлі салдаты». Пяру Барыса Васільева належыць таксама роман «Не страліцьце белых лебедзяў».

КАНАДСКІ АСТРАНАЎТ СФАТАГРАФАВАЎ МІНСК З КОСМАСУ

Камандзір экіпажа Міжнароднай касмічнай станцыі канадзец Крыс Хэдфілд сфатаграфавалі сталіцу Беларусі з космаса і размясціў у сваім мікраблугу ў Twitter, паведамляюць інфармагенцыі. Хэдфілд праславіўся сваімі здымкамі касмічных і зямных пейзажаў, якія ён публікаваў у сацыяльных сетках. У нядзелю ён змясціў здымак Мінска, зроблены з МКС. Пра поспех Хэдфілд напісаў у сваім Twitter: «Поспех! На працягу многіх месяцаў мы спрабавалі атрымаць чыстае фото Мінска, роднага горада члена экіпажа МКС Алегера Навіцкага!». Алег Навіцкі, згаданы канадцам, — расійскі касманаўт, які нарадзіўся ў горадзе Чэрвень Мінскай вобласці, на касмічнай станцыі выконвае функцыі бортжнінера. Ужо ў гэтым месцы яго місія на МКС завершыцца. «Звязда» шмат расказвала пра нашага земляка і разам з роднымі і сябрамі чакае яго вяртання. Спэцыяльна прадставіць касманаўта чытачам і ў «Гасцёўні «Звязды»».

ПАЕХАЛІ, ДЗЕТКІ!

Такую каманду дае калматым памочнікам Галіна Мядзведка, аб'язджаючы сваё вялізнае паштовы ўчастак. Два гады яна працуе паштальёнам у аддзяленні сувязі пасёлка Калодзішчы. Калі звычайна паштальён носіць на бэзе сумкі з газетамі, часопісамі, лістамі і паштоўкамі, дык у Галіны гэтая місія-абавязак ускладзена менавіта на сабак. Больш за тое, акрамя важкай сумкі, паслухмяныя чау-чау катаюць яшчэ і самога паштальёна. Як толькі на зямлю кладзецца белае

покрыва, гаспадыня дастае адмысловую вупраж і саначкі-нарты, зробленыя для яе па індывідуальным заказе, і распачынае зімовы паштальёнскі марафон. Радуюцца, калі зіма зацягваецца і гэты марафон можа доўжыцца больш звычайнага. Паштальёны, як вядома, любяць наракаць на халоднае надвор'е, на бездарожжэ і слізготу. Галіна, наадварот, цешыцца, бо гэта для яе — самы падыходзячы час трэніраваць сваіх любімцаў, гартаваць іх.



ЛІЧБА ДНЯ

65% жанчын і мужчын

ва ўзросце 15-24 гадоў задаволены сваім жыццём у цэлым. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў папярэдняй справаздачы шматлікакатарнага класіфікацыя абследавання на ацэнку становішча дзяцей і жанчын, які размешчаны на сайце Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Задаволенасць жыццём вызначаецца як поўная або частковая задаволенасць рэспандэнтаў такімі аспектамі, як сямейнае жыццё; сяброўскія адносіны; вучоба (для тых, хто вучыцца) ці праца (для тых, хто працуе); стан здароўя; знешні выгляд (тое, як яны выглядаюць); месца пражывання (дабраўпарадкаванне і якасць жылля); стаўленне з боку навакольных.

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 12.03.2013 г.

Долар ЗША	8610,00
Еўра	11200,00
Р.с. руб.	280,00
Укр. грыўня	1059,04

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	-7°
Віцебск	-9°
Гомель	-5°
Гродна	-3°
Магілёў	-6°
Мінск	-6°

■ Сустрэча без абцасаў

ШЧАСЦЕ ШЧАСЛІВЕНКІ

Па чым вызначаецца ўзрост жанчыны? Па руках, па шыі, па колькасці зморшчынак на твары, скажыце вы. Не пагаджуся, бо не раз пераконвалася, што усё гэта адыходзіць на другі план, калі вочы, як у маёй сённяшняй гераіні Людмілы Шчаслівенкі, намесніка дырэктара новасібірскага Беларускага культурна-асветніцкага цэнтру імя Еўфрасіні Палацкай, свеціцца любоўю да жыцця.

ПРА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ, БССР І БЕЛАРУСКІЯ СЛОВЫ

Хоць я і нарадзілася ў Сібіры, але Беларусь з маленства ў маім сэрцы. Недарэмна ў народзе кажуць, што «той дарагі куточак, дзе родны зарыты пупочка». Мой тата вельмі ганарыўся тым, што ён беларус. У 14 га-



Фота Навікі БУЖОЎ

доў пайшоў у партызаны. Пасля вызвалення Беларусі скончыў Гомельскі чыгуначны тэхнікум і па накіраванні з арміі трапіў на Урал, дзе і ажаніўся з мамай. Месца жыхарства мянялі літаральна кожныя тры гады. Такім чынам і дайшлі да маленькага гарадка Бійск Алтайскага краю, дзе тата — афіцэр СССР — скончыў сваю ваенную кар'еру. Хоць мама была рускай, спрэчак аб нацыянальнасці дзяцей у нашай сям'і ніколі не ўзнікала. Тата заўсёды казаў, што нацыянальнасць у славян перадаецца па бацькоўскай лініі разам з прозвішчам, таму іншага і быць не можа: «Мае дзеці — беларусы».

Калі мы з сястрой рабілі нешта добрае, тата глядзеў на нас і з гонарам казаў: «БССР» (смяецца). Я думала, што ўсіх дзяцей так хваліць. Калі вырасла, зразумела, што, аказваецца, гэта толькі ў нашай сям'і была такая пахвала. Іншых дзяцей за

добрая ўчынкі называлі лапачкай, кісанкай, ялячкай... Ніяк раз у цягніку «Масква-Мінск» гуляла з беларускім хлопчыкам. Ён крычыў мне: «Цякай!» А я пазіраю на яго і не ведаю, што рабіць... Тата тады ўзяўся за галаву і кажа: «Божачка мой, маё дзіця не ведае, што такое «ўцякай». Затое ўжо за лета, якое, як правіла, праводзіла ў бабулі ў вёсцы Скепяна Жлобінскага раёна, я так набіралася беларускіх слоў, што калі прыязджала ў Сібір, усе дзеці збягаліся і слухалі, як я размаўляю.

ЗІМА НЕ АДСТУПАЕ

У пятніцу чакаюцца даволі моцныя снегапады

У першыя дні тыдня надвор'е на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць маларухомыя атмасферныя франты, таму сёння ў многіх раёнах пройдзе снег, на дарогах галалёдзіца, паведамліла рэдакцыя спецыяліст Рэспубліканскага гідрометцэнтру Міністэрства Вольга Фядотава.

Тэмпература ў аўторак — мінус 2—7 градусаў, толькі па паўднёвым захадзе каля нуля. І ў сераду паўсюдна будзе ісці кароткачасовы снег. Уначы чакаецца 4—10 марозу, па паўночным захадзе пры працягненні да мінус 13, а на поўдні Брэсцкай і Гомельскай абласцей — мінус 1—3 градусаў. Удзень у сераду — ад 0 да 6 марозу.

Прагназуецца, што ў чацвер актыўныя фронтальныя падзел прынесуць снегапады ўначы па паўднёвым усходзе, а ўдзень — і ў цэнтральныя раёны Беларусі. Тэмпература ўначы 4—10 марозу, па паўночным захадзе — да мінус 12—18 градусаў, а ўдзень — 1—6 марозу. Толькі на поўдні цяплей, дзе ўначы мінус 1—3, а ўдзень — 0 плюс 3 градусаў.

Паводле папярэдніх разлікаў айчынных сіноптыкаў, вельмі складаныя ўмовы надвор'я прагназуюцца ў пятніцу. Тады міжземнаморскі цыклон прынясе ў Беларусь інтэнсіўны снег. Месцамі чакаюцца даволі моцныя снегапады, а па паўднёвым усходзе — мокры снег з дажджом і сур'ёзна галалёд. Амаль паўсюдна будзе назірацца мліцеліца і моцны парывісты вецер да 15—22 м/с. Тэмпература паветра на працягу сутак 2—8 марозу, ўначы па паўночным захадзе да мінус 10—15 градусаў, па паўднёвым усходзе ўначы каля нуля, а ўдзень — 2—5 цяпла.

Саргей КУРКАЧ.



Фота Аляксандра КЛЕШЧУКА

ШТО ВЫ РОБІЦЕ ДЛЯ ТАГО, КАБ УЗНЯЦЬ САБЕ НАСТРОЙ?

Антон ШАБУНЕВІЧ, менеджар прадпрыемства «Галоўзвергандаль», г. Масква:

— Калі мой настрой не прыносіць мне радасці і пазітыву, то я звычайна пачынаю асэнсоўваць: у які момант ён стаў такім? З чым гэта звязана? І што я магу зрабіць дзеля таго, каб выправіць гэта? І пасля застаецца толькі пачаць рабіць штосці такога, каб вярнуцца ў нармальную жыццёвую плынь. Можна паглядзець цікавы фільм, пачытаць кнігу аб сустрэцы з блізкімі сябрамі. Але ж у маім выпадку самы моцны псіхатэрапеўт — гэта мой дзёнік. Бывае так, што я пачынаю пісаць аб тым, што мяне клопаць, аналізую. І вось тады, калі ўжо даліся свае думкі, адчуваю сябе асэнсавана і бесклапотна.

Ташыяна ДРАБУШЭВІЧ, каардынатар цэнтру пошуку міжнароднага грамадскага аб'яднання «Разуменне»:

— Я заўважаю, што настрой пачаў прыносіць мне дыскамфорт. Галоўнае — зразумець, што гэта не норма. І захацець з гэтым нешта зрабіць. Бо норма — гэта радасць, цікаўнасць, азарт. І тады я звяртаюся да сябе як да маленькай дзячынкі — быццам яна сапраўды ўнутры мяне, мая родная. І дамаўляюся з ёй (сабой). Сам факт звяртання ўвагі да сябе вельмі ўздывае настрой. Яшчэ добра працуе такая рэч — зрабіць шорпы для сімпатэрапеўтаў — гэта мой дзёнік. Бывае так, што я пачынаю пісаць аб тым, што мяне клопаць, аналізую. І вось тады, калі ўжо даліся свае думкі, адчуваю сябе асэнсавана і бесклапотна.

Алена БУРАК, бухгалтар кампаніі «Бі энд Бі іншурэнс Ко», г. Мінск:

— У мяне бывае кепскай настрой. Бывае аж занадта дрэнна, і тут шакаладам не абысціся. Вельмі дапамагаюць сустрэчы з сяброўкамі. Таксама ўздывае настрой спатканне з роднымі. Яны заўсёды падтрымаюць. Вельмі добра паглядзець камедыю, ад якой праз смех льюцца слёзы. Настрой мне паляпшае таксама шопінг. Яшчэ я люблю танцаваць — гэта надае мне моцы, станоўчы эмоцыі. Вядома ж, уздымаюць настрой стасункі з цікавымі людзьмі... І заліцанне прывабнага хлопца... Жывёлы — яны таксама цешаць мяне бясконца. Вандруюкі, адпачынаю на прыродзе, калі побач блізкія людзі, і разуменне таго, што ўсе, каго любіш, здаровыя. Пачуць родную мову зняўцаку ад чалавека, ад якога не чакаеш... Падрыхтавала Дзіяна СЕРАДЗЮК.

ТОЕ, ШТО БЫЛО ПРЫ УГА ЧАВЕСУ, БУДЗЕ ПРАЦЯГНУТА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У час знаходжання ў Каракасе Прэзідэнт Беларусі правёў кароткія перамовы з выканаўчым віцэ-прэзідэнтам Венесуэлы Нікаласам Мадуро і Старшынёй Нацыянальнай асамблеі Дыясдада Кабельё. Абодва бакі пацвердзілі гатоўнасць працягваць актыўнае супрацоўніцтва.

«Тое, што было пры Уга Чавесе, будзе працягнута», — заявіў Нікалас Мадуро.

Аляксандр Лукашэнка таксама пагутарыў з сяміёй Уга Чавеса, у тым ліку з яго братам, губернатарам штата Барынас Аданам Чавесам.

На сустрэчы з Прэзідэнтам Шматнацыянальнай Дзяржавы Балівія Эва Маралесам, які таксама прыбыў у сталіцу Венесуэлы для ўдзелу ў жалобных мерапрыемствах, дасягнута дамоўленасць аб развіцці беларуска-балівійскіх адносін па венесуэльскім узроўні.

«Я ніколі не думаю, што сустрэнемся тут пры падобных абставінах. Мы вельмі шмат з Уга Чавесам размаўлялі пра тваю краіну. Мы нават выпрацавалі план сумесных дзеянняў, і цяпер нам прыйдзецца з табой працягнуць гэтую справу, — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы. — Я вельмі спадзяюся і практычна ўпэўнены ў тым, што ў Венесуэле будзе абраны прэзідэнт, які абавязкова разам з намі будзе рэалізоўваць задумкі Уга Чавеса. Хачу каб запоўніць у тым, што Беларусь зробіць усё для таго, каб наладзіць з Балівіяй такія ж адносіны, як з Венесуэлай», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

У сваю чаргу Эва Маралес заявіў аб гатоўнасці развіваць двухбаковыя адносіны з Беларуссю. «Дзякую за сустрэчу і спадзяюся, што яна паспрыяе гэтым», — адзначыў ён.

«На жаль, мы сабраліся тут з трагічнай нагоды. Гэта смерць нашага агупнага сябра. Цяпер як ніколі трэба згуртавацца і быць разам у гэтай сітуацыі. Дзякую ад імя ўсяго лацінаамерыканскага народа за тую падтрымку, якую вы аказваеце ў гэты трагічны момант», — сказаў Эва Маралес.

Прэзідэнт Балівіі прасіў аказаць дапамогу ў развіцці сельскай гаспадаркі, будаўніцтва аграрарскай і жылля, здыбычы карысных выкапняў, а таксама ў падрыхтоўцы кадраў. Кіраўнік дзяржавы дамоўліўся зрабіць усё магчымае, каб умацаваць двухбаковыя адносіны і прааналізаваць праблемныя моманты.

Аляксандр Лукашэнка запрасіў Эва Маралеса наведаць Беларусь, каб ён на месцы пазнаёміўся з магчымасцямі сумеснай працы.

Прэзідэнты таксама дамоўліліся абмеркаваць з новым кіраўніцтвам Венесуэлы некалькі трохбаковых сумесных праектаў на \$2-3 млрд. Планаўецца, што ў першым паўгоддзі 2013-га на базе беларускага пасольства ў Венесуэле будзе створана адпаведная рабочая група, каардынацыя работы якой даручана кіраўніку справам Прэзідэнта Беларусі, сустаршыні Беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню Віктару Шыману.

Адбылася таксама сустрэча Аляксандра Лукашэнка з Прэзідэнтам Эквадора Рафаэлем Карэа Дэльгада. Кіраўнікі дзяржаў пацвердзілі актуальнасць дамоўленасцяў, дасягнутых падчас нядаўняга афіцыйнага візіту Аляксандра Лукашэнка ў гэтую краіну.

Рафаэль Карэа Дэльгада паабяцаў здзейсніць візіт у адказ у Беларусь і адзначыў, што на наступным тыдні ў Эквадоры адбудзецца пасяджанне Савета Міністраў, на якім будзе заслухана справаздача аб ходзе выканання дамоўленасцяў у рамках беларуска-эквадорскіх адносін.

Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка пагутарыў са Старшынёй Дзяржаўнага Савета і Савета Міністраў Рэспублікі Куба Раўлен Каэстра.

Жаданне супрацоўнічаць з Беларуссю выказаў і Прэзідэнт Гаці Мішэль Джозэф Мартэла. Ён адзначыў, што Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес неаднаразова вельмі шчыльна адгукаўся пра Беларусь.

■ Думаць пра перспектыву

СВАБОДНЫЯ ЭКАНАМІЧНЫЯ ЗОНЫ

ЗАСТАНУЦА,

але ўмовы зменяцца кардынальна

Перспектывы развіцця свабодных эканамічных зон абмеркаваны ў Гомелі на выязным пасяджанні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь па эканамічнай палітыцы. Галоўнай тэмай стала работа ва умовах Мытнага саюза і Аднаўнай эканамічнай прасторы. Дарэчы, сёння ў нашай краіне каля 300 прадпрыемстваў — рэзідэнтаў свабодных эканамічных зон.

Іх доля ў прамысловай вытворчасці Беларусі складае каля 10%, у экспарце — 9%. З улікам значнасці гэтага сектара эканомікі для краіны яго дзейнасць увесь час знаходзіцца ў полі зроку парламента. У сувязі са стварэннем Беларуска, Расій і Казахстанам новага эканамічнага аб'яднання паўстала неабходнасць унясення дапаўненняў і змяненняў у закон Беларусі «Аб свабодных эканамічных зонах». Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па эканамічнай палітыцы Уладзіслаў Шчэпаў гаворыць, што размова ідзе пра тое, як працаваць у далейшым, як павялічыць эфектыўнасць і як прыцягваць інвестыцыі ў СЭЗ:

— Нам неабходна прывесці заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі актамі. Шэраг змяненняў будучы датычыцца рэгістрацыі рэзідэнтаў СЭЗ, працы з рэзідэнтамі СЭЗ у межах Мытнага саюза, ліквідацыі рэзідэнтаў СЭЗ і работы з рээстрам рэзідэнтаў. Заканадаўчы акт, пра які ідзе размова, мае пэўны тэхнічны характар і ўзаемазвязаны з іншымі заканадаўчымі актамі, якія будуць разглядацца нашай камісіяй.

Як адзін з ключавых фактараў развіцця інвестыцыйнага, інавацыйнага і замежна-эканамічнага патэнцыялу Гомельскай вобласці выступае свабодная эканамічная зона «Гомель-Ратон», адзначаў намеснік

старшыні Гомельскага аблвыканкама Бяляслаў Піршук: — Сёння СЭЗ — гэта мноства прадпрыемстваў, якія бесперапынна мадэрнізуюцца, пашыраюцца аб'ёмы вытворчасці, асвойваюцца новыя віды прадукцыі, пашыраецца геаграфія экспартных паставак. У якасці рэзідэнтаў СЭЗ сёння паспяхова працуюць 77 прадпрыемстваў з капіталам з 16 краін свету. Сярод краін-інвестараў — Расія, Германія, Аўстрыя, Турцыя і іншыя.

Шэраг буйных інвестыцыйных праектаў рэалізуюцца рэзідэнтамі СЭЗ «Гомель-Ратон» у рамках заключаных з аблвыканкамамі інвестыцыйных дамоўленасцяў. Значнасць для вобласці падобных праектаў пацвярджаецца наступнай лічбай — сярэдні кошт дагавора рэзідэнта СЭЗ у 2,5 раза вышэйшы за сярэдні па вобласці.

Трэба адзначыць, што рэзідэнты СЭЗ «Гомель-Ратон» уцягнуты ў рэалізацыю дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь. На тэрыторыі СЭЗ рэалізуюцца шэраг праектаў. Напрыклад, па стварэнні шматслойнай плёнкі. — Гэта вытворчасць з'яўляецца ўнікальнай для Беларусі. Паколькі канкурэнцыя з цягам часу будзе толькі расці, прадпрыемствам прыйдзецца шукаць новыя шляхі, каб паспяхова працаваць ва умовах, якія пастаянна змяняюцца.

— Рэспубліка Беларусь працуе ў рамках Мытнага саюза, а Расія і Казахстан уступілі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю, таму ўмовы дзейня рэзідэнтаў СЭЗ будуць становіцца больш жорсткімі, — падкрэслівае намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы Палаты прадстаў-



нікоў Беларусі Уладзіслаў Шчэпаў. — Ужо цяпер трэба выпрацаваць стратэгію далейшага развіцця СЭЗ: як яны будуць працаваць пасля 2017 года, калі шматлікія мытныя прэферэнцыі сядуць у мінулае. Таксама павялічыцца падатковыя прэферэнцыі рэзідэнтаў СЭЗ.

Нягледзячы на тое, што прэферэнцыі сыходзяць, магчыма паліпшыць работу інфраструктуры СЭЗ, эфектыўнасці адміністрацыі ў частцы суправаджэння інвестыцыйных праектаў, што дазволіць прыцягнуць дадатковыя інвестыцыі і павялічыць экспарт рэзідэнтаў. У будучыні магчыма пашырыць льготу па маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, зніжэнне арэнднай платы ў межах гэтай маёмасці, змяненне патрабаванняў да інвестыцыйных дагавораў, неабходных для рэгістрацыі рэзідэнтаў... Адно з магчымых новаўвядзенняў — прыцягненне невялікіх інвестпраектаў коштам да мільёна еўра. Па словах спецыялістаў, такая гнуткая эканамічная палітыка найбольш эфектыўная. Безумоўна, ёсць пэўныя праблемы, але яны вырашальныя пры жаданні і падтрымцы заканадаўцаў і выканаўчай улады.

У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, гомельскага абласнога і гарадскога выканаўчых камітэтаў, адміністрацыі і рэзідэнтаў СЭЗ «Гомель-Ратон» і «Магілёў».

Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота аўтара

■ Здарэнне

У Міжнародны жаночы дзень у Полацкім раёне былі выратаваны адразу 8 рыбакоў.

— А другой гадзіне дня па тэлефоне «101» патэлефанваў рыбацк з мабільніка, які расказаў, што ён з таварышамі (усяго 11 чалавек) рыбацкім на рацэ Заходняй Дзвіна ў вёсцы Цюлькі, лёд на рацэ пачаў

ВЫРАТАВАЛІ 8 РЫБАКОЎ

раскалвацца, вялікая крыга з рыбакамі адарвалася ад берага і паплыла ўніз па рацэ.

Рыбакі самастойна выбрацца на бераг не маглі, — паведамілі ў Віцебскім абласным упраўленні па надзвычайных сітуацыях. — Калі выратавальнікі прыбылі на месца здарэння, убачылі, што на лёдзе на адлегласці 50 метраў ад берага знаходзяц-

ца 8 чалавек. Яшчэ 3 рыбакі раней паспяхова выбраліся самастойна на бераг.

На лодцы выратавальнікі даплылі да небарак, якія па чарзе былі дастаўлены на бераг. Ніхто з іх не пацярпеў, ад шпітальніцы рыбакі адмовіліся.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в г.п. Ивенец Воложинского района Минской области

1. Форма проведения аукциона	Открытая
2. Дата, время и место проведения аукциона	10 апреля 2013 года в 10.00 г.п. Ивенец, площадь Свободы, 2, посисполком, зал заседаний
3. Продавец и его адрес	Ивенецкий поселковый исполнительный комитет, г.п. Ивенец, площадь Свободы, 2
4. Земельный участок и его кадастровый №, адрес	Лот № 1 земельный участок площадью 0,0911 га в г.п. Ивенец, ул. Зелёная, 3, с кадастровым № 622055400070000006 Лот № 2 земельный участок площадью 0,0918 га в г.п. Ивенец, ул. Зелёная, 5, с кадастровым № 622055400070000005
5. Условия продажи	Без изменения целевого назначения
6. Целевое назначение земельного участка	Для строительства и обслуживания жилого дома
7. Начальная цена продажи	Лот № 1 — 16 844 000 белорусских рублей Лот № 2 — 16 973 450 белорусских рублей
8. Условия аукциона	Участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
9. Наличие инженерной инфраструктуры	Лот № 1 (вблизи газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение) Лот № 2 (вблизи газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение)
10. Сумма задатка и реквизиты	10% от начальной цены земельного участка р/с 3600614020504 Ивенецкого посисполкома в ЦЕУ № 605 филиала 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Воложин, код 601, УНП 600037277 (с пометкой «Задаток за земельный участок»)
11. Порядок предварительного ознакомления в натуре с продаваемыми земельными участками	Каждая среда с 9.00 до 12.00
12. Окончательный срок приема заявок	04 апреля 2013 года до 17.00
13. Контактные телефоны	(код 8 01772) 53 5 87, 53 3 67, 53 5 26

Расходы по организации и проведению аукциона (Лот 1 — 3 034 800 рублей; Лот 2 — 3 034 800 рублей) и затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания. Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить: заявление на участие в аукционе по установленной форме; копии платёжных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение задатка на расчётный счёт продавца; документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе интересы покупателя представляет это лицо).

На основании пункта 14 Положения о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже земельного участка в частную собственность в д. Гатовичи ул. Нарочанская, площадью 0,1691 га, кадастровый номер 624083103601000237 с начальной стартовой ценой 250 000 000 белорусских рублей (ЛОТ № 2), назначенного на 27 марта 2013 года на 11.00 г. Мядель, ул. 17 сентября, 7, каб. 15.

ОАО «Элегант»

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 27 марта 2013 года.

Повестка дня:

- О реорганизации открытого акционерного общества «Элегант».
- О сделках общества.

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13. Начало в 13.00, регистрация участников с 12.30.

При себе иметь паспорт, представителю акционеров — доверенность.

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в период с 19 по 25 марта, с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 74 82 65.

Наблюдательный совет ОАО «Элегант».

УНП 400078331

■ У свеце

ЦІ МОЖА ЁДАСКАНАЛЬВАННЕ ЯДЗЕРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ КНДР СПРАВАКАВАЦЬ ТРЭЦЮЮ СУСВЕТНУЮ ВАЙНУ?

КНДР з відвачнасцю ўдасканальвае свае тэхналогіі як у сферы самых ядзерных зарадаў, так і сродкаў іх дастаўкі на вялікіх адлегласці — балістычных ракет. Гэта ускладняе і так вельмі напружанае становішча ў адносінах КНДР з Паўднёвай Карэяй, ЗША і Японіяй. Рагулярна адбываюцца прамыя ваенныя сутыкненні, дастаткова часта абвясчаюцца прамыя пагрозы на адрас адзін аднаго. Калі адна з краін праводзіць ваенныя вучэнні, другая тут жа адказвае іх як падрыхтоўку да ваеннага ўварвання на сваю тэрыторыю. Дарэчы, адно з такіх вучэнняў, па супрацьдзейні паўночнакарэйскім падводным лодкам, праводзілася ЗША з Паўднёвай Карэяй з 19 па 24 лютага, другое пачалося 1 сакавіка і працягнецца да 30 красавіка.

Якія магчымыя сцэнарыі развіцця падзей, калі справа дойдзе да сур'ёзнага ваеннага сутыкнення КНДР і Паўднёвай Карэі? Разгледзім важныя фактары, якія ацэньваюцца пры верагоднасці такога роду сутыкнення. Улічым, што ў зоне дасягалнасці артылерыі КНДР знаходзіцца практычна ўся тэрыторыя сталіцы Паўднёвай Карэі, Сеула, з насельніцтвам, якое амаль дасягае дзесяці мільяёнаў чалавек. Таму пры маштабных ваенных дзеяннях непазбежна шматлікія ахвяры з боку мірнага насельніцтва Паўднёвай Карэі. Гэты фактар служыць сур'ёзным стрымальным момантам супраць таго, каб вайна была пачата Паўднёвай Карэяй.

Не менш важнымі для стрымлівання ваенных амбіцый ЗША, ваенны кантынгент якіх на тэрыторыі Паўднёвай Карэі даходзіць амаль да 30 тысяч вайскоўцаў, з'яўляюцца цесныя партнёрскія адносіны Паўночнай Карэі з Кітаем. КНР, які і вядуць краіны свету, асуджае ядзерныя амбіцыі КНДР, але гэта не азначае, што ў Пекіне аб'явава паглядзяць на спробу ЗША захапіць тэрыторыю гэтай краіны. Улічым пры гэтым, што Кітай валодае сур'ёзным ядзерным арсеналам, патэнцыял якога вельмі цяжка ацаніць. Уласна кажучы, гэта і з'яўляецца асноўнай рызыкай пераходу мясцовага рэгіянальнага канфлікту ў сусветную ядзерную вайну. Выкажам здагадку, што ўлады

ЗША усё ж вырашылі спыніцца на сілавых варыянце ў дачыненні да Паўночнай Карэі, атакаваўшы яе. Як паказала практыка апошніх уварванняў войскаў ЗША, пачатак ваенных дзеянняў суправаджаецца магутным ракетным ударам па найважнейшых цэлях на тэрыторыі саперніка. Абстрэлу падвяргаюцца ваенныя базы і месцы дыслакацыі ППА, ракет саперніка і розныя дзяржаўныя ведамствы, якія адказваюць за абарону краіны ад уварвання. У ЗША ў гэтым выпадку ўзнікае цалкам зразумела дзілема — інфармаваць Кітай загадаць аб не?

Пры папярэднім інфармаванні Кітая вялікая верагоднасць двух непрыемных наступстваў для ЗША. Па-першае, Кітай можа заявіць, што такі удар па кітайскім партнёры ў рэгіёне можа быць расцэ-



8 сакавіка, пасля прыняцця чарговага рэзалюцыі ААН у дачыненні КНДР, Пхеньян павесіў пра рызку ўсіх паглядзенняў аб ненападзе з Сеула.

На фота: сабка Хэч, які, згодна з легендамі, паглынае агонь, вартуе ад бяды каралёўскі палац Кенбакун у Сеуле.

нены як удар па самім Кітаі, што пачагне за сабой рызку ваенных дзеянняў у адказ. З-за гэтага ад атакі, хутчэй за ўсё, давядзецца адмовіцца. Па-другое, Пекін немінуха папярэдзіць Пхеньян аб пагрозе, што дазволіць КНДР распачаць дзеянні, якія знізяць эфектыўнасць удару амерыканцаў. З-за гэтых фактараў вялікая верагоднасць, што, наосячы першыя ракетны удар па КНДР, ЗША не папярэдыць загадаць ўрад Кітая. Рэалі будзе грунтавацца на тым, што Кітаю ў гэтым выпадку давядзецца прыняць пачатак ваенных дзеянняў ЗША як факт, які адбыўся, і ён на справе не ўступіць у вайну. У гэтым выпадку галоўнай пагрозай з'яўляецца, як успрыме палітычнае кіраўніцтва Кітая масавы пуск ракет з ваенных аб'ектаў ЗША (ваенныя базы на тэрыторыі Паўднёвай Карэі і Японіі,

ваенныя караблі ЗША каля прыстаняў і ў сусветным акіяне).

Большасць гэтых ракет будзе мець траекторыю, накіраваную ў бок КНР, якая мяжуе з КНДР. Вялікая рызыка таго, што пуск амерыканскіх ракет будзе расцэнены як пачатак ядзернай атакі ЗША супраць Кітая. Верагоднасць такіх дзеянняў пастаянна пралічваецца ў Пекіне, паколькі імклівы рост эканомікі і ваенных сіл Кітая вельмі трывожыць амерыканскае кіраўніцтва, і ў Кітаі вядома, што ў якасці аднаго з магчымых варыянтаў па стрымліванні кітайскага канкурэнта амерыканцы разглядаюць традыцыйны сродак — вайну.

Адказ можа быць адэкватным патэнцыйнай пагроззе — ядзерныя ракеты з тэрыторыі КНР будуць выпушчаны як на ваенных аб'ектах ЗША ў рэгіёне, так і на кантынентальнай тэрыторыі ЗША. У гэтым выпадку ЗША, зафіксаваўшы пуск балістычных ракет з тэрыторыі Кітая, будуць вымушаны адказаць аналагічным заплам ядзерных ракет на тэрыторыі Кітая.

Не менш важным з'яўляецца і тое, якім чынам адрэагуе Расія. Масавы старт балістычных ракет непасрэдна на каля яе межаў спаткаецца з амерыканскіх ваенных аб'ектаў, а потым і з тэрыторыі Кітая можа быць успрыняты як пачатак ядзернай вайны супраць Расіі. Такім чынам, і Расія можа задзейнічаць свой ядзерны патэнцыял, які з'яўляецца другім у свеце пасля амерыканскага па магутнасці.

Неістотна адрозніваюцца рызыкі ўзнікнення трэцяй сусветнай вайны і ў тым выпадку, калі вайну пачне КНДР магутнай атакай на Паўднёвую Карэю. У гэтым выпадку ў адказ непазбежна паліцыі мноства ракет з тэрыторыі ваенных баз ЗША і іх саюзнікаў у рэгіёне, якія ў Кітаі і Расіі могуць быць ацэнены як пачатак атакі ЗША супраць іх пад прыкрыццём ваеннага сутыкнення з КНДР. Рызыкі практычна тыя ж. Выснова прстая — рост напружанасці, які працягваецца ў рэгіёне, рэальна пагражае ўсяму свету.

Сяргей КІЗІМА, загадчык кафедры міжнародных адносін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, доктар палітычных навук

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

НА ВЫПАДАК ПАВОДКІ ПРывядзіце Ў ПАРАДАК КАЛОДЗЕЖЫ

Як прагназуюць сіноптыкі, у 2013 годзе ў Беларусі не выключана магчыма паводкі — кароткачасовага ўзняцця ўзроўню вады ў рэках з-за хуткага раставання снегу.

Паводка можа прывесці да масавага забруджвання вады ў калодзежах і свідраваных нечысцотамі з фермаў, ачышчальных збудаванняў, звалак, гаспадарчых двараў, прыбяральных. Грызуны і дробныя жывёлы, якія з'яўляюцца пераносчыкамі многіх захворванняў, ратуючыся ад вады, імкнучыся ў жылля дзяж і пабудовы. Якія захады трэба прыняць, каб пазбегнуць заражэння інфекцыйнымі і паразітарнымі хваробамі, БелТА расказалі ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя (РЦГЭЗ).

Вясной пасля раставання снегу спецыялісты рэкамендуюць прыбраць дваровую тэрыторыю ад смецця, што назбіралася, правесці ачыстку і абясшкоджванне выграбных ям і надворных прыбяральных. «Не дапускаць захламлення гаспадарчых пабудов, падвальных памяшканняў, кладовак непатрэбнай тарай, мэбляй, старызнай. Усталяваць накрывкі на калодзежах, утрымліваць спраўнымі і чыстымі калодзежныя зрубы», — дадалі ў РЦГЭЗ.

Для таго, каб пазбегнуць нашчасця грызуноў, неабходна правесці работу па іх знішчэнні, заклаці адтуліны і шчыльні ў гаспадарчых і жылых памяшканнях. «Захоўваць ваду і прадукты харчавання ў закрытых ёмістасцях у месцах, недаступных для грызуноў», — нагадалі ў цэнтры.

Спецыялісты падкрэслілі, што выкарыстоўваць падмоцныя паводкавымі водамі прадукты нельга. «Пры ўжыванні агародніны і садавыні ў сырым выглядзе старанна прамывайце іх вадой з бутэлек або гатаванай, аблівайце кіпенем», — сказала ў РЦГЭЗ. Пры першых прыкметах захворвання не варта займацца самалячэннем. «Неадкладна звярніцеся па медыцынскую дапамогу ў тэрытарыяльную арганізацыю аховы здароўя. Захаваанне элементарных гігіенічных правілаў у штодзённым жыцці, пры ўзнікненні надзвычайнай сітуацыі засцеражэ ад многіх захворванняў», — адзначылі ў РЦГЭЗ.

БЕЛТА.

КАЛІ АДШУМЯЦЬ ВЫПУСКНЫЯ?

Апошнія званкі для навучанцаў выпускных класаў пройдучы ў Беларусі 30-31 мая. Сёлета базавую школу заканчваюць больш як 76 тысяч юнакоў і дзяўчат, а сярэдняю школу — больш як 59 тысяч выпускнікоў.

Выпускныя вечары для адзінаццацікласнікаў Міністэрства адукацыі рэканструяваныя прывесці ў тэрміны з 10 па 12 чэрвеня. Нагадаем, што цэнтралізаванае тэсціраванне стартуе 14 чэрвеня.

У галоўным адукацыйным ведамстве дадалі, што ніякіх новаўвядзенняў у арганізацыі і правядзення ўрачыстых мерапрыемстваў сёлета не плануецца — выпускныя вечары традыцыйна будуць праходзіць на базе школ, гімназій і ліцэяў. Адміністрацыям устаноў адукацыі, прадстаўнікам бацькоўскай і вучнёўскай грамадскасці, папчыцельскім радам па пільнавым узгадненні з адміністрацыямі раёнаў прадастаўлена права самастой

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Организатор аукциона — ПРЯЛЬНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Воложинского района Минской области

1. Аукцион состоится 11 апреля 2013 года в 14.00 в здании Пряльницкого сельского исполнительного комитета. Заявления и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в СМИ по 5 апреля 2013 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: д. Пряльники, ул. Молодежная, д. 3, Воложинский район, Минская область.

Table with 5 columns: № лота, Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка, Наличие инженерных коммуникаций, Начальная цена объекта в руб., Сумма задатка в руб., Сумма затрат на организацию и проведение аукциона в руб.

2. Аукцион состоится 12 апреля 2013 года в 14.00 в здании Пряльницкого сельского исполнительного комитета. Заявления и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в СМИ по 8 апреля 2013 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: д. Пряльники, ул. Молодежная, д. 3, Воложинский район, Минская область.

Table with 5 columns: № лота, Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка, Наличие инженерных коммуникаций, Начальная цена объекта в руб., Сумма задатка в руб., Сумма затрат на организацию и проведение аукциона в руб.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Условие — наличие не менее двух участников.

Извещение о проведении 02 апреля 2013 года повторных торгов по продаже имущества ОАО «Белпромтара»

Table with 4 columns: Номер предмета торгов, 1, 2, 3, 4. Contains detailed descriptions of lots for sale, including land plots, buildings, and equipment.

Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Белпромтара».

УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Table with 2 columns: Начальная цена предмета торгов, Сумма задатка. Shows starting prices and deposits for various lots.

Сведения об обременениях: Договор аренды от 15.12.2010 по 21.10.2013 г. № 46 (здание уч-ка переработки дерева S – 431,2 м², открытые площадки – 200 м²)

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Белпромтара».

Извещение об открытом аукционе по продаже в частную собственность земельных участков в агрогородке Еремине Гомельского района для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов 16 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Table with 7 columns: №п/п, Месторасположение земельного участка, Кадастровый номер, Площадь земельного участка, Назначение земельного участка, Характеристика расположенных на участке строений, Начальная цена объекта, руб., Сумма задатка, руб., Сумма расходов по организации и проведению аукциона.

1. Аукцион состоится 16 апреля 2013 года в 10.00 в здании Ереминского сельского исполнительного комитета по адресу: Гомельский район, агрогородок Еремине, ул. Советская, 150 (2 км от г. Гомеля по трассе Одесса–Санкт-Петербург).

2. Условия аукциона: победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену, при наличии не менее двух участников;

3. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесение задатка (задаток) в размере, установленном для каждого из этих земельных участков (участка).

4. Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Невьявка участника аукциона приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем.

5. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка — 10%.

6. Граждане, желающие участвовать в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

7. Заявления по участию в аукционе принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Гомельский район, агрогородок Еремине, ул. Советская, д. 150, последний день приема документов 12 апреля 2013 года, контактные телефоны: (8-0232) 960-212, 935-229.

8. Требования к победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие на предоставление ему земельного участка в частную собственность по начальной цене, увеличенной на 5%;

9. В течение 10 рабочих дней, со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона, победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

10. В течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо протокола о несостоявшемся аукционе обратиться за государственной регистрацией прав на земельный участок в РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

11. Приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления в течение одного года со дня получения свидетельства о государственной регистрации.

Ереминский сельский исполнительный комитет

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 16 апреля 2013 г. проводит открытый аукцион № 05-А-13 на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка. Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

На торги выставляются право аренды на 5 лет 4 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

Table with 9 columns: № п/п, Месторасположение земельного участка, Кадастровый номер земельного участка, Площадь, га, Функциональное назначение предлагаемого объекта строительства, Начальная цена предмета аукциона (бел. руб.), Сумма задатка (бел. руб.), Расходы на подготовку документации для проведения аукциона (бел. руб.), Условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома об изъятии земельного участка для проведения аукциона и иные условия аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их характеристики содержатся на плано-картографических материалах в составе земельно-кадастровой документации, с которой все желающие могут ознакомиться в УП «Минский городской центр недвижимости».

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующим и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 16 апреля 2013 г. в 11⁰⁰ по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток (задатки) не позднее 10 апреля 2013 г. в размере, указанном в графе 7 (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков — задаток вносится для каждого из предметов аукциона), перечисленный на расчетный счет № 364100000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка — 795, УНП — 100690830, назначение платежа — 04002, получатель — Финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах согласно настоящему извещению);

предоставить в УП «Минский городской центр недвижимости» (организатору аукциона) следующие документы: заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленного образца, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5%, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;

индивидуальный предприниматель — копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного гражданина — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представляющие граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИМЕЮЩЕЙСЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПО АДРЕСУ: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 18 марта 2013 г. по 10 апреля 2013 г., включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственного, подпадавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Минский горисполком предоставляет расщину внесения платы за предмет аукциона. Указанное заявление подается победителем аукциона в Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона.

После истечения срока аренды земельного участка (5 лет), предоставленного по результатам аукциона, лицо, которому он предоставлен, в установленном порядке обращается в адрес Минского горисполкома с заявлением о продлении срока аренды соответствующего участка (заключении нового договора аренды), на основании которого по решению исполкома ему предоставляется земельный участок на указанный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при условии внесения этим лицом платы за право аренды земельного участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной документацией по соответствующим земельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр земельных участков на местности производится желающим самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 1672, официальный сайт организатора аукциона: www.mgcnb.by.

Утеранный филиалом Белгосстраха по г. Минску бланк страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии ВС № 9183804 считать недействительным. УНП 101883943.

Текст объявления об утере бланка страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии ВС № 9232728, опубликованный в газете «Звезда» № 39 от 28.02.2013 г., считать недействительным. УНП 101883943.

Извещение о проведении открытого аукциона

Аукцион состоится 15.04.2013 г. в 10.30 по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет № 217.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Минского филиала РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества

ЛОТ № 1. Помещения на 1 этаже площадью 40,63 (14,6; 13,96; 6,62; 0,86; 1,59; 0,62; 1,04; 1,34) кв.м, расположенное по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 31, в удовлетворительном состоянии, срок аренды — 5 лет, начальная цена продажи — 548 050 рублей, размер задатка — 54 851 рубль, целевое использование — размещение офиса, складских помещений, осуществление торговли, оказание услуг, организации производства (кроме вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Документы на участие в аукционе принимаются с 13.03.13 г. по 12.04.13 г. в рабочее время (с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет 103. Документы, поданные после 16.00 12.04.13 г., не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров от 08.08.2009 г. № 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, — перечисляет задаток на субсчет 3012205780018 в Минском отделении БелАГПБ, код 942, УНП 101120215, Минский филиал РУП «Белпочта»;

— подает заявление на участие в аукционе; — заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;

— предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.

Помимо указанных документов: — физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;

— индивидуальный предприниматель — копию свидетельства о государственной регистрации;

— юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетельствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Телефон для справок: (8 017) 213 28 18, факс (8 017) 207 75 67.



РОДНАЕ КАРЭННЕ ГАРЭЦКАГА

Як яго творы вучаць дзяцей любіць радзіму

Падчас юбілейных мерапрыемстваў у гонар 120-годдзя пісьменніцтва свая Гарэцкія чытанні правялі ў Курманаўскім вучэбна-педагагічным комплексе дзіцячы сад — сярэдня школа. Прычым цікаваць у дзяцей унікала такая, што ў бібліятэцы адрэзу энклі з паліц яго творы. Вялікую зацікаўленасць выклікала кніга «Камароўская хроніка», бо яна мае аўтабіяграфічны характар, і ў школе ёсць вучні, якія з’яўляюцца, хоць і далёкімі, але ўсё ж сваякамі сям’і Гарэцкіх. Вельмі зацікаві вучняў і той факт, што ў «Камароўскай хроніцы» згадваюцца ўскі іх родных мясцін, назвы некаторых навекаванні і абгрунтаваны выбару назваў вёсак Максімам Гарэцкім... Але хочацца пазнаёміць з вынікамі гэтых разваг усіх чытачоў пісьменніка.

Роднаму краю, бацькаўшчыне Максім Гарэцкі прысвяціў самую галоўную сваю кнігу, справу ўсёго творчага жыцця — «Камароўскую хроніку». «Камароўская хроніка» — з’ява ўнікальная ў гісторыі беларускай літаратуры. Тут пераплаліся і асабістае, і ўсенароднае. Герой Гарэцкага задумваецца над сэнсам чалавечага існавання, над уласным абавязкам перад нашчадкамі. Гэты роздум пачынаецца яшчэ ў «Родным карэніі». Дзед Ахрэм, «сівы разумны дзед» дае парад маладоду студэнту-медыку Архіпу Лінкевічу: «Часцей у роднае мястэчка залятай». Унутраная духоўная сувязь з роднымі палеткамі — нязменная тэма ва ўсёй творчасці Максіма Гарэцкага. «Не адракацца, не быць здраднікам, а любіць, шанаваць родную Бацькаўшчыну павінен, доўжаць...» — разважае ўсё той жа Архіп. Не толькі «залятаў», а ніколі нават і «не вылятаў» Максім з родных мясцін. Дзе б ні знаходзіўся, куды б ні закінуў яго лёс, і думкамі, і сэрцам ён быў у родных мясцінах. І нягледзячы на тое, што ён змяняе назвы многіх вёсак і мястэчак, чытану, які ведае ваколіцы Малаой Багацькаўка, зусім не складана здагадацца, пра якую вёску ідзе размова. Паспрабуем зрабіць параўнальны аналіз, сулавістае апісанне вёсак і мястэчак у «Хроніцы»: з даведкамі, якія, напрыклад, дае «Магілёўскі мерыдзіян».

Малая Багацькаўка — Камароўка. У 1834 годзе ў вёсцы Малая Багацькаўка — 21 двор, 160 жыхароў. Радзіма Максіма Гарэцкага.

У «Камароўскай хроніцы» чытаем: «Задумаўскі род у Камароўцы пайшоў ад двух братоў, якія, мусяць, і былі выслены з Палянкі. Самыя старыя камароўскія дзяды не ведаюць, калі Камароўка пачалася. Але апавядаюць, што п’янаўскі пан, каб болей мець засеву, выганяў людзей з даўніх вёсак на новыя месцы, глыбей у лес, на ляды і расцёробы. І тады, кажучы яны, у ліку іншых новых вёсак, пачалася Камароўка... Камароўка! Мая мілая і разам з тым пастаныла Камароўка. Як люблю я цябе і тым часам і ненавіджу цябе. А за што? Люблю я цябе разам з тваім прытульным садком, ляском... Люблю тваіх мільх, слаўных, вясёлых дзетак, угрумных, тужлівых дзядоў і вясёлых плавунчых дзевак. Ненавіджу тваю гразь, непрытульнасць, абставіны. Жыву я ў табе, тужу і хварю душою і целам» — чытаем у дзённікавых запісах Марынікі, сястры Лявона.

Вялікая Багацькаўка — Палянка. Тут працавала школа граматы і вясковыя дзеці набывалі пачатковую адукацыю. У «Хроніцы» згадваецца: «Ад Масленкі Лявону 11-ы год ішоў. Два гады праўчыўся ён у Палянцы, у школе граматы».

Курманова — П’янава. З пачатку XIX стагоддзя землі, якія разлегліся па абодвух баках рэчкі Рамяцянкі, належалі панам Іванскім. На той час у вёсцы было 34 двары, 254 жыхары. Іванскія мелі сваю сукнавальню і вінакурню, валодалі вялікім надзелам леса, мелі сваё возера, на якім быў пабудаваны млын. У «Хроніцы» чытаем: «Пан разбурыў у Пацкаве зачынены касцёл на цэглу, перавёз гэтую цэглу ў П’янава і збудоваў з яе вялікі бровар... Прышоўшы Саўка ў П’янава, узяў у Стахвана грошы на вядро гарэлкі... Гарэлку тады прадавалі паны ў сваім бровары, эканом Бізюноўскі. За вядро гарэлкі бралі 4 р. 20 кап. У П’янаве панскі двор і вёска былі побач. Сялянскія гарады пахадзілі пад самае возера, дзе панскія поплавы».

Раздзел — Забор’е. З 1874 года ў вёсцы Раздзел існавала двухкласнае земскае вучылішча. У 1918 годзе яго было рэарганізавана ў Раздзельскую пачатковую школу. У 1914 годзе на «выдатна» (адзіная «чацвёрка» — па спевач) Раздзельскае двухкласнае земскае вучылішча закончыў Гаўрыла Іванавіч Гарэцкі (Лаўрык). У «Хроніцы»: «Лаўрык у Забор’і (Раздзеле) вучыўся, а Марынка яшчэ ў Палянцы... На Каляды (1915-16) у П’янаве, у новай школе, быў спектакль. Ладзілі вучні Заборскае (Раздзельскае) школы».

Слаўнае — Харошэ. Вядома з 1737 года. Тут знаходзіцца царква Ільі Парока (пачатак XIX стагоддзя), помнік драўлянага дойлідства. У 1897 годзе ў вёсцы было 13 двароў, 85 жыхароў. У «Хроніцы»: «Сам пан Шклянскі памёр ад незлечнае хваробы і мужскаго патомства па сабе не пакінуў. Пабожныя людзі бачылі ў гэтым помсту з неба, за разбураны касцёл, хаця Шклянскі, яшчэ да вольніцы, збудоваў драўляную царкву ў Харошым».

Старына — Нівішча. Цёмны лес — Чорная Пушча. У 1897 годзе ў Старыне налічвалася 55 двароў, 346 жыхароў, працавала 2 ветракі. Адрэзу за вёскай шаткікіламетровай стужкай цягнуцца Цёмны лес.

У «Хроніцы» чытаем: «Выйшлі з двара позна, сонца садзілася. П’янава перайшлі — цямнела, а ў бярэзнік, што ў Нівішчанскіх канцах, увайшлі... — зусім цёмна стала. Месца тут было для іх страшнае, частка Чорнай Пушчы, а Чорная Пушча цягнуцца на дзсяткі вёрст».

Горкі — Горкі і Нізінкі. Добра вядома факт з біяграфіі Максіма Гарэцкага, што з 1909 па 1913 год ён вучыцца ў Горы-Горацкім каморніцка-агранамічным вучылішчы, а ў 1914-1919 гадах там вучыцца яго малодшы брат Гаўрыла (Лаўрык). Чытаем у «Хроніцы»: «А ўвосень наступіў у каморна-агранамічнае вучылішча, якое адчынілі замест каморна-такстарскіх класаў. Як вытрымаў іспыты, Лявон быў тад рад, што ўночы дамоў прыбеж... У Горках Лявон пабываў у сваіх былых настаўнікаў... 16 жніўня пачаліся ў Горках прыймовыя іспыты. Лаўрык вытрымаў вельмі добра і быў прыняты... Лаўрык жыў у Горках на Азёрнай вуліцы ў Кідальніцкіх, дзе некалі жыў і Кузьма... Кузьма чакаў Лаўрыка з Нізінкаў... 18 кастрычніка ездзілі ў Нізінкі к Лаўрыку бацька і матка».

Шамава — Целяпенічы. Вядома з 1777 года. У XVIII — пач. XX стагоддзя тут праходзілі 2 кірмашы (адзін з іх сямідзённы) на год, працавалі 2 крупадзёрні, маслабойня, млын, пошта, больш за 30 крам, хлебны магазін, 4 піцейныя дамы, бальніца, школа, царква, сінагога.

У «Хроніцы»: «Перад самым Панассем (18 студзеня па старым стылі)... ехалі людзі з кірмашу, з Целяпенічаў... Але ўсё ж трапілася Марыне самой вярхом на кані ў Целяпенчы па соль ездзіць... З Камароўкі ссыпку ў Целяпенчы вазілі, у хлебны магазін».

Мціслаў — Горад. Цікава, але, як той казаў, факт. І сёння ў нашай мясцовасці, калі размова ідзе пра Мціслаў, хутчэй скажуць: «Паехала ў горад. Была ў горадзе. І гэта толькі ў дачыненні Мціслава не дадаецца назва горада, таму і не ўнікае пытанне, пра які горад ідзе размова».

У «Хроніцы» сустракаем: «Вясною Марынка ездзіла ў Горад, трымала за 4 класы гімназіі ў 5-ты... Тады ўнію скасавалі (1839). Прыехаў на-пачаткі з Гораду і загадаў, каб з абуходам ля царквы хадзілі не па сонцу, як дагэтуль, а пад сонца».

Буліна — Нямярэча. У 1897 годзе — 38 двароў, 251 жыхар. Чытаем у «Хроніцы»: «Яны тую вясну і ў Нямярэчу (Буліна) хадзілі пліваць».

Дрыбін — Шкрабава. Па сённяшні дзень Дрыбін славіцца сваімі лепшымі шапаваламі (промьслев па вырабе валёнак). Ад Малаой Багацькаўкі да Дрыбіна дзесьці кіламетраў 35.

У «Хроніцы»: «Калі прыйшла воля, Мікола шпавал з братам сваім усім дваром пераехаў жыць некуды пад мястэчка Шкрабава, дзе спрадвеку шапавальская страна. Тады Ганне далёка было да сваіх у Камароўку ў госці хадзіць. Але зрэдку прыходзіла...»

Картыжы — Брыжы. У «Хроніцы» чытаем: «Дайшлі да Брыжоў (Картыжоў), а там за Брыжы ізноў трэба лесам ісці».

Вышова — Высокае. У «Хроніцы»: «Лён ваявалі таксама машыною, машыны бралі ў Пушоўе (Высокае)».

Каменка (назва не зменена) — «У Каменцы ў піліпаўкі шую».

Жаб’е (назва не зменена) — забалочанае месца на шляху паміж Багацькаўкай і Слаўнавым і зараз так называецца. «І маткі Ганнінае, Палагеі Мацвееўны, не было з Харошага за вадою. Мастоў тады ў Жаб’і не было, як цяпер». Вось яно, яго роднае «гняздзечка», яго карані, на якім моц і сілу, мужнасць і цяперенне, падымаюць вышэй, таму і бачна яму ўсё лепей. «Камароўская хроніка» — гэта даніна Максіма Гарэцкага родным караням.

Пасля «Камароўскай хронікі» ён пачынае свой новы і, так стала, апошні твор — «Скарбы жыцця», дзе імкнецца ўзмацніць тое, што зьяўляла яго з радзімай, з вечаасцю жыцця.

Зварот да радзімы, успаміны аб перажытым для чалавека заўсёды неабходныя і натуральныя. Пісьменнік скіраваў, што ўспаміны маюць вялікую моц. Калі, здаецца, буршчыца ўвесь свет, то ў чалавека ўсё ж захоўваецца ўпэўненасць, што ёсць у жыцці такія каштоўнасці, якія ніколі не страчваюць свайго высокага сэнсу і прыцягальнай сілы.

М. Гарэцкі бачыў свае творы ў якасці адбітку народнага жыцця, а ўласны жыццёвы лёс і творчы шлях не аддзяляў ад лёсу свайбэй радзімы.

Пісьменнік праводзіць чытана праз важнейшыя этапы таго часу, з якім звязана яго жыццё — ад клопатаў вясцоўшчы на самым пачатку XIX стагоддзя да рэпрэсій 30-х гадоў. Не хавае пісьменнік і таго, што новая ўлада яго самога «маюно д’явольскаю сплакучы» хацела, і ён на нейкі момант паверыў ёй. Ён аддае сябе на суд людзей, гатоў прыняць прысуд, але прысуд не адрываць яго ад радзімы.

Людміла АКУЛЕНКА, настаўнік беларускай мовы і літаратуры Курманаўскага вучэбна-педагагічнага комплекса дзіцячы сад — сярэдня школа.

ФЕРАТРОН Выходзіць да людзей

Фератрон — гэта ўнікальны двухбаковы вынасны абраз. Вы ведаеце, што гэта такое?.. У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь прадставілі фератрон XVIII стагоддзя, які захоўваецца ў фондах.

Да драўлянага разьбянога картуша з аднаго боку прымацавана жывапісная, напісаная на палатне алейнымі фарбамі, выява Хрыста, з другога — Маці Божай Ружанцовай з укланчанымі перад ёй святымі Дамінікам і Розай Лімскай: чорна-белая вобразна сведчыць пра іх прыналежнасць да дамініканцаў. Гэты фератрон знайшлі падчас экспедыцыі, пасля якой ён і патрапіў у Нацыянальны гістарычны музей у 1971 г. Лічыўся ў фондах, але ляжаў, схаваны ад вачэй — з-за дрэннага стану не экспанаваліся. Пакуль не атрымаў другое жыццё дзякуючы спецыялістам з «Белрестраўрацыі». І вось — першы выхад «у людзі»: напачатку сакавіка, калі ўсё навокал пачынае аднаўляцца, натхняе надзею на далейшае плённае жыццё.

Між іншым, фератроны і жылі заўсёды для людзей. У каталіцкіх і ўніяцкіх храмах вынасныя абразы або скульптуры выкарыстоўваліся падчас працэсій. Жывапісныя выявы ў фератроне размяшчаліся з абодвух бакоў, які правіла, у прыгожа аздабленым разьбяным картушы, які маваўся ў другое жыццё дзякуючы спецыялістам з «Белрестраўрацыі». І вось — першы выхад «у людзі»: напачатку сакавіка, калі ўсё навокал пачынае аднаўляцца, натхняе надзею на далейшае плённае жыццё.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Народныя мудраслоўі

«ПРАЗ ПАРОГ РУКІ НЕ ПАДАЮЦЬ»

Як сядзе снег, кожныя выхадныя мы прыязджаем у вёску. Цераз плот бачым, як завіхаюцца ў агародзе адзін і другі суседзі. Пад’йдзеш прыпятацца, як жывыя, і, зразумела, трэба ж павітацца. У нас прынята так, што мужчыны падаюць адзін аднаму руку. Кожны раз суседзі падкрэсліваю: вітацца цераз плот нельга. Аналагічнае папярэджанне доводзілася чуць і бацьчы на свае вочы, калі тыя ж мужчынны вырашаюць, каму з іх пераступіць парог, каб затым ужо падаць руку. Дык што сабой сімвалізуе наш парог, якой мяккой ён з’яўляецца ў космасе сялянскага жылля, адкуль гэтая забарона? У нашай памяці, з якіх глыбінняў гісторыі або нашай падсвядомасці выліваецца гэты архетып нават у нашых гарадскіх сучасніках? Што схавана за ўстойлівым спалучэннем слоў: «Праз парог рукі не падаюць», «На парозе сталасці» ці «На парозе смерці»?

Нашы мудрыя продкі імкнуліся вучыцца законам існавання ў такой жа мудрай прыроды. Яны зрабілі сваё жыллё ў адпаведнасці з законам Космоса і сваімі ўяўленнямі аб мадалі гэтага свету. Сталася так, што беларуская хата і з’яўляецца той мікрамадэляю Сусвету, у якім мы доўжым наш Род. Яна мае тры ўзроўні прасторавай арыентацыі: верхні — дах (параўн.: дух), гарышча (параўн.: гара, пагорак), — належаў пантэону богаў, духаў; сярэдні з’яўляўся месцам існавання чалавека, ніжні быў замацаваны за продкамі і лічыўся месцам іх вечнага знаходжання.

Значна раней, прыкладна паміж VI — XIV стст. склеп-паграб быў месцам для пахавання памерлых. Нябожчыка спальвалі на рытуальным месцы, прах ссыпалі ў гліняны посуд, які называўся «урна», над вогнішчам насыпалі курган, пазней гаршчок-урну з прахам нябожчыка хавалі ў «пратворы пад парогам» — у склепе, падполлі.

Доказам таго, што падполле або склеп уяўляе сабою не што іншае, як месца сімвалічных зносін са светам продкаў, было абавязковае ўключэнне зоны парога ў рытуальны дзеянні на пахаванні, вяселлі і ў радзіннай абраднасці. Рытуальныя функцыі парога асабліва выразна выявіліся ў пахавальным абрадзе. Верагодна, выраз «на парозе смерці» тлумачыцца спецыфікай пахавальных абрадавых дзеянняў. Так, у выпадку «чужай смерці», паміраючага перакладваюць з лаўкі на падлогу ці нават на парог. Ваду, якой абмывалі нябожчыка, лічылі шкоднай. Вылівалі яе най-

яе абавязковае замужжа (г.зн. «сышла» за парог).

Калі хроньня бацькі вярталіся пасля хрышчэння дахаты, то на парозе яны выконвалі абрад дадатковага «прапісвання» дзіцяці, сімвалізуючы ўваходжанне яго ў свет хаты і сям’і ў новым статусе: яны клалі свайго хрэсніка на некалькі імгненняў на парог, а бацькі павінны былі хуценька падняць яго ўнізе ў хату. Часам гэты абрад праводзілі наступным чынам: парог засцілалі кажухом, вывернутым поўсю наверх, а дзіця перадавалі з рук на рукі.

Парог выступаў актыўным фігурантам у святаванні Каляд. Падчас варажбы дзясучы раскладвалі на ім аладкі, загускалі сабаку і сачылі за тым, чую аладку ён з’есць першай — та я першай сёлета выйдзе замужж. Калі ж Каляды заканчваліся, на Галодную куццю менавіта на парозе выконвалі ўнікальны абрад.

У паўсядзённым жыцці нашым продкам забаранялася сядзець ці стаяць на парозе, размаўляць ці перадаваць рэчы праз парог, бо гэта магло прывесці да сваркі паміж людзьмі. Таксама катэгарычна забаранялася штосьці выліваць ці выліваць праз парог...

На працягу двух тыдняў забаранялася шыць, вышываць, займацца ткацтвамі. Але калі здаралася, што хтосьці з дамачадцаў парухіў забарону, неабходна было «рассекчы грахі»: на парог клалі венік-дзярчак і сёлкі яго, прыгаворваючы: «Што рабіла, адрабілася, што шыла, адшылася, што вышывала, адвышывайся».

У паўсядзённым жыцці людзям забаранялася сядзець ці стаяць на парозе: «Нельга турбаваць продкаў па дробязях ці знячакку». Па той жа прычыне забаранялася размаўляць ці перадаваць рэчы праз парог, бо гэта магло прывесці да сваркі паміж людзьмі. Таксама катэгарычна забаранялася штосьці выліваць ці выліваць праз парог. Адраўляючыся ў дарогу, людзі на некалькі імгненняў прысяджаліся, перш чым пераступіць парог роднай хаты, нібы заклікалі на дапамогу ў далёкім шляху родныя сцены і душы продкаў.

ЦІ З «ПУТРАЙ», ЦІ З «ТАЛАКНОМ» АБЫ ЗА СТАЛОМ

Сёння мы працягваем разглядаць «выпадковыя стравы», апісаньы Нікіфароўскім. Гэта тыя прысмакі, што можна прыгатаваць за лічаныя хвіліны. А пасля — і дома ласаватца добра, і ў дарогу браць зручна.

«Цыбулю» Нікіфароўскі адносіў да выпадковых страў, бо

яе зьялёныя пёры былі даступныя толькі напрыканцы вясні і летам. Яны дробна крышчыліся, зрэдку таўкліся і прысоўваліся. Цыбуля ўжывалася з хлебам, яе можна было запраўляць алеем або смятанай. Летам падчас працы на полі, сенажаці сцягнае заўсёды бралі з сабой зьялёную цыбульку, хлеб ды сала. Больш сытнай перакусці цяжка было прыдумача.

Памятаю, як мы з бацькам хадзілі касіць. На поле выходзілі яшчэ да світанку, бо я вядома, каса з расой сьбіруе. Папрацаваўшы гадзіны чатыры, бацька казаў: «Сынок, пара касу салам змазаць, а то нешта не брые...» Мы садзіліся на ўзгорку пад кустом, тата развязаў матузок, даставаў нумудрагелістую ежу, якай водар кветак, цёхканне ка-

як выраблялася талаконная мука ў хатніх умовах на Віцебшчыне? Не? Тады пачытайце. Напачатку чысты авёс запарваўся ў гаршку або чыгуне, затым высушваўся і нават падрабываўся ў гарацэ, а та нешта не брые...» Мы садзіліся на ўзгорку пад кустом, тата развязаў матузок, даставаў нумудрагелістую ежу, якай водар кветак, цёхканне ка-

як выраблялася талаконная мука ў хатніх умовах на Віцебшчыне? Не? Тады пачытайце. Напачатку чысты авёс запарваўся ў гаршку або чыгуне, затым высушваўся і нават падрабываўся ў гарацэ, а та нешта не брые...» Мы садзіліся на ўзгорку пад кустом, тата развязаў матузок, даставаў нумудрагелістую ежу, якай водар кветак, цёхканне ка-

як выраблялася талаконная мука ў хатніх умовах на Віцебшчыне? Не? Тады пачытайце. Напачатку чысты авёс запарваўся ў гаршку або чыгуне, затым высушваўся і нават падрабываўся ў гарацэ, а та нешта не брые...» Мы садзіліся на ўзгорку пад кустом, тата развязаў матузок, даставаў нумудрагелістую ежу, якай водар кветак, цёхканне ка-

як выраблялася талаконная мука ў хатніх умовах на Віцебшчыне? Не? Тады пачытайце. Напачатку чысты авёс запарваўся ў гаршку або чыгуне, затым высушваўся і нават падрабываўся ў гарацэ, а та нешта не брые...» Мы садзіліся на ўзгорку пад кустом, тата развязаў матузок, даставаў нумудрагелістую ежу, якай водар кветак, цёхканне ка-

як выраблялася талаконная мука ў хатніх умовах на Віцебшчыне? Не? Тады пачытайце. Напачатку чысты авёс запарваўся ў гаршку або чыгуне, затым высушваўся і нават падрабываўся ў гарацэ, а та нешта не брые...» Мы садзіліся на ўзгорку пад кустом, тата развязаў матузок, даставаў нумудрагелістую ежу, якай водар кветак, цёхканне ка-

як выраблялася талаконная мука ў хатніх умовах на Віцебшчыне? Не? Тады пачытайце. Напачатку чысты авёс запарваўся ў гаршку або чыгуне, затым высушваўся і нават падрабываўся ў гарацэ, а та нешта не брые...» Мы садзіліся на ўзгорку пад кустом, тата развязаў матузок, даставаў нумудрагелістую ежу, якай водар кветак, цёхканне ка-



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ДВА ВАРЫЯНТЫ ЦЫМЕСУ:
ЦЫМЕС З МОРКВЫ, ЯБЛЫКАЎ І РАЗЫНКА. Нам спатрэбіцца: 700 г морквы, 1 шклянка разынкі без костачак, 2 кіслыя яблыкі (лепш антонаўкі), 3 ст. лыжкі масла, 2 ст. лыжкі цукру, 1/3 ч. лыжкі солі.

Прыгатаванне. Моркву скрабем, нарэзам саломкай, кладзем у сатэйнік і солім. Да морквы дадаем сталовую лыжку масла, шклянку вады, закрываем накрывкай і ставім на агонь. Як толькі вада закіпіць, агонь паямняшаем і варым, пакуль морква не стане мяккай. Разынкі мыем, яблыкі лупім і нарэзам дробнымі кавалачкамі. Яблыкі, разынкі, цукар, 2 сталовыя лыжкі масла дадаем да морквы і варым яшчэ прыкладна 15 хвілін, пакуль не выпарыцца вада. Да стала падаем у гарачым выглядзе, можна са смятанай.

МЯСНЫ ЦЫМЕС. Нам спатрэбіцца: морква — 1 кг, мяса (цяляціна або ялавічына) — 1 кг, чарнасліп без костачак — 100 г, курага — 100 г, фінікі без костачак — 100 г, разынкі — 100 г, мука — 60 г, цыбуля — 1 галоўка, гусіны або курыны тлушч, соль і цукар на смак.

Прыгатаванне. Моркву скрабем, нарэзам саломкай або скрылечкамі, перамяшваем з мукой, выкладваем на патэльню і трохі падсмажваем на гусіным або курыным тлушчы. Дадаем да морквы чарнасліп, фінікі, курагу, разынкі, соль і цукар на смак. Уліваем крыху вады, закрываем накрывкай і тушым амаль да гатунасці. У невялікім казане распускаем гусіны ці курыны тлушч, падсмажваем парэзаную колцамі цыбулю, дадаем парэзаннае кавалачкамі мяса, прысоўваем і трохі падсмажваем. Затым на мяса выкладаем маркоўна-садавіную сумесь (пры жаданні можна дадаць крыху дзёртага імбіру), закрываем накрывкай і тушым, пакуль мяса не будзе гатова. Атрымаецца «цумс-гут»!

Кулінарная Эцыкласедыя

Мікалаея Нікіфароўскага

«Путрай», «Талакном»

Абы за сталом

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК

хвілін магпа падаць жаданы пачастунак.

«Лепш цымес у руках, чым цукас у кішэні (цукас — непрыемнасці)», — так гаворыцца ў яўрэйскай прымаўцы. Таму дайшла чарга, паважаныя чытачы, пагаварыць пра ўплыў яўрэйскай кулінарыі на традыцыйнае харчаванне беларусаў. Як вядома, нашы народы доўгія стагоддзі жылі разам у міры і згодзе, а яўрэйскае насельніцтва некалі складала большую частку ў беларускіх мястэчках. Тэма гэтая неабсяжная, таму пастанавілі акрэсліць некаторыя асноўныя моманты.

Яўрэйская кухня адна з самых старажытных, і за тысячагоддзі існавання выпрацавала пэўныя патрабаванні да прыгатавання страў, дзе існуюць некаторыя спецыфічныя абмежаванні. Так, напрыклад, у стравах нельга змешваць мяса і малако. На тэрыторыі Беларусі яўрэйская кулінарыя з’яўляецца вынікам спалучэння ўласных традыцый з элементамі нямецкай і польскай харчовай культуры, частка якіх перайшла і да нас. Прыклад — драпікі.

Самымі любімымі лічача наступныя прадукты: гусіны тлушч, які можна змяняць курыным ці іншым птушыным; цялячая і ялавічына пачокна; яйкі; з рыбы — шчупак; з гародніны — гарох, буракі і морква. У яўрэйскай кухні малако ўжываецца толькі свежае, адсюль дыетычныя малочныя стравы, напавадкія малочныя кашкі. Спосабы гарачай апрацоўкі — прыпусканне, адварванне, слабае тушэнне з дадаткам вады, але абавязкова на пліце, а не ў духоўцы. Любымі першымі стравамі з’яўляюцца мясныя і курыныя бульб

Сёння дэпартамент забяспечвае бяспеку 201 600 аб'ектаў. Аператыўнасьць экіпажаў аховы здзіўляе нават вопытных злчынцаў. Таму, ведаючы, што аб'ект знаходзіцца пад наглядом, яны імкнуцца абсыці яго бокам.

АХОВЫ

ПАД ЗНАКАМ САВЫ

№ 1 (34)

СУМЕСНЫ ВЫПУСК «ЗВЯЗДЫ» І ДЭПАРТАМЕНТА АХОВЫ МУС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Па гарачых слядах было раскрыта забойства касіра мясцовай букмекерскай канторы. За лічаныя хвіліны змаглі адшукаць відавочку, які апісаў прыметы падазраванага. Два кіламетры па следзе прайшоў службовы сабака, пакуль забойцу ўдалося дагнаць і затрымаць.

НАМ ПАТРЭБНА НЕ СТАТЫСТЫКА, А НАДЗЕЙНАСЦЬ

Бяспецы ў побыце людзі сёння надаюць велізарную ўвагу: адны спадзяюцца на звышразумныя замкі, іншыя — на ўласныя сілы. Але з кожным годам усё больш грамадзян давяраюць захаванасць сваёй маёмасці супрацоўнікам падраздзяленняў Дэпартамент аховы МУС. Эфектыўнасць такой меры апраўдана часам. Дарэчы, мінулы год для службы аховы быў юбілейным — ёй споўнілася 60 гадоў. Пра вынікі, якіх летас дабіліся юбіляры, мы пагутарылі з начальнікам дэпартамент палкоўнікам міліцыі Вадзімам СІНЯЎСКІМ.

— Вадзім Іванавіч, як вы самі ацэньваеце працу Дэпартамент аховы ў 2012 годзе?
— Мінулы год для нашай службы быў складаным, але выніковым. Пры вышываным росце тэрыторыі на нашы паслугі зробленыя арганізацыйны і практычныя крокі дазволілі падраздзяленням аховы стабільна працягваць працу і нават павя-

лічыць яе аб'ёмы. Прырост ахоўных аб'ектаў за год склаў амаль 9 тысяч. І станоўчая дынаміка характэрна для ўсіх без выключэння рэгіёнаў.

Сёння дэпартамент забяспечвае бяспеку 201 600 аб'ектаў розных формаў уласнасці. Безумоўна, пры росце аб'ёмаў наша адказнасць перад кліентамі таксама ўзрастае. Вынікі працы могуць супакоіць нават самых патрабавальных спажывцоў ахоўных паслуг. Нашы групы больш як 510 тыс. разоў выязджалі на сігналы «трывога». Ахоўнікі бралі ўдзел у затрыманні амаль 5 тыс. падазраваных, якія ўчынілі злачынства, прадурдзілі 458 спроб пранікнення на ахоўныя аб'екты. Як паказала практыка, аператыўнасць экіпажаў аховы сёння здзіўляе нават вопытных злчынцаў. Таму, ведаючы, што той або іншы аб'ект знаходзіцца пад нашым наглядом, яны часцей за ўсё імкнуцца абсыці яго бокам.

— Летас у сувязі з фарміраваннем Следчага камітэта, куды накіроўваліся і высокакваліфікаваныя супрацоўнікі МУС, у вас доволі востра ўсталі кадравае пытанне. Ці ўдалося знайсці вырашэнне гэтай праблемы?
— Сапраўды, вялікая колькасць нашых спецыялістаў перайшла ў новае ведомства. Спачатку было складана знайсці ім вартую замену. Мы пра-



вялі вялікую работу. Вядома, за год усё паспеець цэжка. Пытанні камплектавання мы спрабуем вырашаць галоўным нашым метадам — навучаннем нядуна прыйшоўшых кандыдатаў і стварэнне ім спрыяльных умоў для прафесійнага росту. Думаем і пра заўтрашні дзень. Шмат працуем з навучанскай моладдзю, падбіраючы там патэнцыйных кандыдатаў

для службы ў падраздзяленнях аховы. Арганізоўваем сустрэчы з вайскоўцамі тэрміновай службы, выпускнікамі ўстаноў адукацыі, профільных класаў і кадэцкіх вучылішчаў, праводзім для іх экскурсіі з расказам пра гісторыю і традыцыі дэпартамент аховы, дэманструем нашы матэрыялы тэхнічнага мадэрнізацыі і бытавыя ўмовы. Скажу, што такія спосабы аказваюцца да-

волі дзейнымі. Хачу і праз вашу газету звярнуцца да нашай моладзі: калі хто-небудзь асэнсавана хоча звязаць сваё жыццё са службай у органах унутраных спраў, то ўсім зацікаўленых хлопцаў і дзяўчат мы рады бачыць у сваім падраздзяленні. Больш поўную інфармацыю вы можаце знайсці на нашым сайце ohgana.gov.by. Звяртайцеся, нашы спецыялісты дапамогуць вам з выбарам патрэбнай і цікавай прафесіі.

— Дэпартамент аховы імкнецца ісці ў нагу з тэхнічным прагрэсам. А што новага, інавацыйнага было ўжарэна ў вас апошнім часам? Што плануеце на будучыню?
— Сумны досвед гучных злачынстваў мінулага года, у прыватнасці, выпадкі наладаў на работнікаў абменных пунктаў, заахоўвалі нас да актыўнай працы менавіта ў гэтым кірунку. Мы абсталювалі пункты абмену валют, якія стаць асобна, сістэмамі ахоўнай сігналізацыі на час тэхналагічных і абедзенных перапынкаў. Цяпер завершана абсталюванне 654 такіх аб'ектаў, што складае амаль 95% ад наяўных. Пад абаронай Дэпартамент аховы 1923 банкаўскія ўстановы, вядзецца мадэрнізацыя тэхнічных сродкаў аховы і ў іх. Павялічылася колькасць аб'ектаў, якія кантралююцца з дапамогай ручных сістэм тры-

вожнай сігналізацыі, яшчэ каля 19 тыс. трывожных кнопак устаноўлена ў дамах і кватэрах грамадзян. Актыўна працавалі па ўстаноўленні абсталювання радыёперадачы паведамленняў і сістэм GSM-сувязі. Нашымі спецыялістамі пачата ўжарэненне сістэмы апавяшчэння «Нёман», якая выкарыстоўвае найбольш прагрэсіўныя тэхнічныя рашэнні. Таксама плануем увесці ў эксплуатацыю цэнтр кіравання нарадамі міліцыі «Лінамі», ён дазволіць больш аператыўна кіраваць экіпажамі і забяспечыць іх своечасовае прыбыццё.

Даводзілася часам чуць ад вандроўцаў, што калі мы карыстаемся маніторынгам у галіне ахоўных паслуг, то з прагрэсам можам не спяшацца. Аднак самарэч гэта не так. Мы пастаянна маніторым усе тэхнічныя навінкі ў ахоўнай сферы і хутка ўжарэнем іх у сябе. Але ўводзім толькі надзейныя і правераныя сістэмы. Так, на гэта патрэбен час, але мы не ганяемся бяздумна за прагрэсам дзеля самога працэсу. Нам патрэбна не статыстыка ўжарэнення, а надзейная і эфектыўная ахова.

У 2013 годзе нашы спецыялісты будуць асвойваць новыя распрацоўкі, плануецца больш шырокае вывучэнне вопыту нашых суседзяў. Таму магу запэўніць: служба падраздзяленняў аховы і надалей будзе ісці ў нагу з часам!

Алена ЯРМАЛІНСКАЯ.

ДЗЯКУЮЦЬ НЕ ТОЛЬКІ ЗА СЛУЖБУ

На імя начальніка Дэпартамент аховы часта прыходзяць падзячныя лісты. Тэкст іх розны — камусьці скраднаю рэч вярнулі, некага выратавалі ад хулігану, хтосьці проста дзякуе за службу. Часам успамінаюць і пра чалавечнасць міліцыянераў.

Інвалід другой групы Святлана Зарбаліева хацела б падзякаваць міліцыянеру Воранаўскага аддзела аховы Юрыю Бужыньскаму. «З-за траўмы рукі ў мяне ўзніклі некаторыя складанасці... Пенсію я атрымліваю ў аддзяленні мясцовага банка, дзверы там пластыкавыя і патрэбны немалыя намаганні, каб іх адчыніць. Юрый дзякуючы там, ён мяне запамінуў і цяпер без лішніх просьбаў прапаўнуе сваю дапамогу: падняцца па лесвіцы, адчыніць цяжкія дзверы, ды і проста аказаць увагу. Ён заўсёды паціўні і ветлівы, сардэчны і карэктны. Я заўважыла, што ён так ставіцца і да іншых наведнікаў. А іх у банку за дзень бывае нямала, і ў аўсх розныя характары. Я ганаруся нашай міліцыяй: нягледзячы на ​​няпростыя ўмовы, гэтыя людзі выказваюць дабро і спагадлівасць».

Маці пяцігадовага дзіцяці Таццяна Даўлевіч хацела б падзякаваць кіраўніцтву Ашмянскага аддзела аховы, якое, даведаўшыся пра жыццёвыя цяжкасці гэтай сям'і, не засталася абякаваць. «Мы з мужам працавалі ў мясцовым СВК, заробкі там сіцілыя, таму грошай заўсёды не хапала. А дапамогі чакалі больш няма адкуль, ды мы і не скардзіліся нікуды, заўсёды сваімі сіламі стараліся справіцца. Уласнага жылля доўга не мелі. Але, як шматдзетнай сям'і, нам нарэшце выдзелілі ў гаспадарцы добры дом. Сталі пераязджаць, а перавозіць аказалася няма чаго — у былым маленькім пакойчыку нам і ложка не было куды паставіць, не кажучы пра стол і крэслы... Кіраўніцтва мясцовага аддзела аховы — начальнік Алег Ярыньскі і яго намеснік Іван Вяржынскі — даведваліся пра складанасці нашай сям'і і дапамагалі з мэбляй. Цяпер ва ўсіх дзетак ёсць уласныя куткі, каб рабіць урокі. Я вельмі ўдзячная супрацоўнікам аховы за спагадлівасць, разуменне і дапамогу».

Алена ЯРМАЛІНСКАЯ.

ПРЫЗ ПРЫЕХАЎ У БАРЫСАЎ

Па выніках рэспубліканскага спаборніцтва паміж падраздзяленнямі Дэпартамент аховы «Ахова» за мінулы год пераможцам прызнаны барысаўскі аддзел.

Свой летанік мясцова адрдзел вядзе з 1952 года. Да той пары шматлікія гарадскія аб'екты народнай гаспадаркі пільнавалі самі ведамы. І для гэтага трымалі ўласныя «войскі» вяртанікоў. Іх тады змяніла цэнтралізаваная спецыялізаваная служба, якая летас адзначыла ўжо і свой 60-гадовы юбілей.

Сёння гэтая служба — высокапрафесійная, аснашчаная сучаснымі відамі спецыяльных сродкаў і зброі, упэўнена выконвае ўсе ўскладзеныя абавязкі.

Цяпер тут праходзяць службу каля 500 супрацоўнікаў. У зоне іх адказнасці каля 2700 аб'ектаў і жылых памяшканняў, абсталюваныя сродкамі ахоўнай сігналізацыі, і больш за 50 аб'ектаў, якія ахоўваюцца непасрэдна.

Усяго ў мінулым годзе было зафіксавана чатыры спробы пранікнення на ахоўныя аб'екты. Ніводна з іх зламысльнікам не ўдалася, супрацоўнікі «Аховы» затрымалі на месцы планаванага злачынства 8 правапарушальнікаў.

Апроч сваіх непасрэдных абавязкаў, на аб'ектах значны ўклад унеслі супрацоўнікі аддзела і ў агульну барацьбу са злачыннасцю і яе прафілактыку. Іх сіламі раскрыта 70 злачынстваў, складзена больш за 90 пратаколаў на самагоншчыкаў і канфіскавана 800 літраў спіртэмацьяльнай вадкасці.



На гэты год барысаўчане зноў ставяць перад сабой высокія службовыя мэты. Леташні поспех натхніе. Дарэчы, за сваё першае месца яны атрымалі заслужаныя ўзнагароды — новы службовы аўтамабіль, памяты дыплом, хрустальны кубак. І грошавыя прэміі — практычна ўсім супрацоўнікам.

Алег ГІШКО.

ЗА ГУЧНЮ МУЗЫКУ — РАЗБОРКІ З НАЖОМ

Старшы сяржант міліцыі Цэнтральнага аддзела аховы Гомеля Павел Ючко нават не падазраваў, што выраз «апынуўся ў патрэбны час у патрэбны месяц» стане актуальным менавіта ў яго выпадку. Накіроўваючыся на службу, ахоўнік стаў сведкам канфлікту, які разгарэўся ў грамадскім транспарце. У выніку міліцыянеру давялося абараняць людзей і затрымаць узебрэннага нажом завадатара.

Пасажыр тралейбуса груба зрабіў заўвагу падлеткам, якія, на яго думку, знадта гучна слушалі музыку на сотавым тэлефоне. Тыя агрызнуліся. Пасля доўгіх спрэчак бакі працягнулі высятаць адносіны на вуліцы. Але і там стрымаць эмоцыі не ўдалося.

Падлеткі былі настроены рашуча. Адзін зайшоў за спіну, а другі, 14-гадовае школьнік, штурхануў мужчыну. У адказ той выхапіў нож. Ударыў першага школьніка. Другому падлетку далася яшчэ больш — уладальнік нажа перабіў яму сцегнавую артыю.

«Калі я падаспеў, хлопцы ўжо страцілі шмат крыві і знаходзіліся ў непрытомнасці. З партулеі давёлося тэрмінова рабіць жгут, каб спыніць кроў. Другому рану пераважыў шалікам», — успамінае старшы сяржант міліцыі Ючко.

Школьнікі былі дастаўлены ў бальніцу і, дзякуючы своечасова аказанай дапамозе, цяпер ідуць на папраўку. Трэці ўдзельнік канфлікту, які спрабаваў уцячы, затрыманы. Цяпер давядзецца свае суровыя метады выхавання яму тлумачыць у судзе.

Алена ЯРМАЛІНСКАЯ.



Старшы сяржант міліцыі Павел ЮЧКО.

І НІВОДНАГА ВЫПАДКУ КРАДЗЯЖУ

Па выніках службы за мінулы год у ліку лідараў — упраўленне аховы сталічнай вобласці. Пра тое, як дасягаюцца высокія вынікі, расказвае начальнік Мінскага абласнога ўпраўлення аховы палкоўнік міліцыі Алег ЦАРУК.

— У нас пад аховай знаходзіцца больш за 19,5 тысячы аб'ектаў рознай формы ўласнасці. За год іх колькасць павялічылася больш чым на 6%, і гэта вельмі добры паказчык. Лічыбы росце адлюстроўваюць не толькі дзейнасць працы нашых падраздзяленняў, але і ў цэлым уплываюць на забяспечэнне грамадскага парадку. На жаль, сёння львіную долю зарэгістраваных злачынстваў складаюць крадзяжы. Але я з гонарам магу сказаць, што летас нам не дапушчана на нашых ахоўных аб'ектах ніводнага выпадку крадзяжу.

— Алег Вячаслававіч, а які ўклад супрацоўнікаў у забяспечэнне грамадскага парадку ў вобласці?
— Нашы нарады, якія кругласутанна выязджаюць на маршруты патрулявання, аднымі з першых аказваюцца і на месцах здарэнняў. Часта супрацоўнікі аховы прымаюць непасрэдны ўдзел у раскрыцці забойстваў, абрабаванняў, разбойных нападаў. Дзякуючы аператыўнай рабоце групы затрымання Маладзечанскага аддзела аховы па гарачых слядах было раскрыта забойства касіра мясцовай букмекерскай канторы. За лічаныя хвіліны прапаршчыкі міліцыі



Яўген Мішурка і Сяргей Шалкоўскі прыбылі на месца спрацоўвання трывожнай сігналізацыі, змаглі адшукаць відавочку, які апісаў прыметы падазраванага. Два кіламетры па следзе прайшоў службовы сабака, пакуль забойцу ўдалося дагнаць і затрымаць.

Дарэчы, за год менавіта з дапамогай сабак было затрымана 106 падазраваных ва ўчыненні злачынстваў.

— Са службай у горадзе пытанню няма, але што рабіць пенсіянерам і дачнікам у глухх вёсках, якія таксама хочучы скарыстацца паслугамі службы аховы?
— Тэхнічна мы можам устанавіць абсталюванне і прымаць сігналы трывогі (пры наяўнасці GSM-сувязі) у лусы пунцтэ вобласці. Але кудысьці ў выпадку неабходнасці супрацоўнікі фізічна не могуць хутка прыбыць з-за аддаленасці. Тут мы прапаўнуем

два варыянты — аператар падраздзялення аховы прымае сігналы трывогі і інфармуе аб гэтым уладальніка ці любую іншую ўпаўнаважаную асобу, альбо сігналізацыя маніторыцца ў аўтаномным рэжыме і ўладальнік прама атрымлівае трывожныя сігналы ў выглядзе SMS-паведамленняў на свой мабільны тэлефон.

Акрамя таго, на аддаленых аб'ектах шырока практыкуецца ўстаноўка гуквыя апавяшчальнікаў, якія сваім сігналам прыцягваюць увагу і адпужваюць патэнцыйных зладзей.

— Наколькі я ведаю, Мінскае абласное ўпраўленне славіцца не толькі высокімі службовымі вынікамі, не застаецца яно ўбаку і ад дабрачынных акцый.
— Гэтыя добрыя пачынанні, закладзеныя нашымі папярэднікамі шмат гадоў таму, працягваюцца і цяпер. Мы пастаянна аказваем пасільную матэрыяльную і псіхалагічную дапамогу нашым ветэранам. Праводзім мерапрыемствы па ўшаноўванні ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны — былых працаўнікоў нашых падраздзяленняў. У рамках акцыі «Не забыты сваім калектывам» не засталася без нашай увагі і 15 ветэранаў-інвалідаў — былых нашых супрацоўнікаў.

Мы рэгулярна сустракаемся з імі, пры неабходнасці дапамагем у вырашэнні бытавых праблем.

На працягу некалькіх гадоў рэгулярна наведваем мы і выхаванцаў Чэхаўшчынскай дапаможнай школы-інтэрната. Напярэдадні свят нашых супрацоўнікаў і цэпла павіншавалі дзяцей, падарылі ім бытавую тэхніку, кухонныя прылады.

Наталля СВДУНОВІЧ.

ЗАБЛУДЗІЎСЯ Ё НАЧНЫМ ЛЕСЕ

Далёка за поўнач у аператыўна-дзяжурнай часці Талачынскага РАУС раздаўся званок: блытаны жаночы голас прасіць дапамагчы мужу, які заблудзіўся ў лесе. Усквалеваная мінчанка патлумачыла: муж спяшаўся ўчыны на пахаванне маці. Сышоў з электрычкі на станцыі «Чырвоная Горка», паспрабаваў скарыцца дарогу па лесе. Збіўшыся з дарогі і зусім абясцілішы, патэлефанаваў дамоў.

На пошук адразу былі накіраваны міліцыянер-кінолаг старшы сяржант міліцыі Талачынскага аддзялення аховы Максім Асіповіч і ўчастковы інспектар капітан міліцыі Вадзім Іўчын. Мароз узмацняўся, і чалавек, які трапіў у бяду, не змог бы пратрымацца працягла час. Да таго ж мяццёліца замятала сляды.

Дзейнічаць трэба было без прама-руджвання.

Пачалі пошук з прыпынчанага пункта электрагнікоў. Старанна аглядзеўшы прылеглаю тэрыторыю, міліцыянеры натрапілі на дастаткова свежыя сляды. Відач было — чалавек нядуна накіроўваўся ў бок лесу. Наўрад ці звычайны мінак стаў гуляць тут познай ноччу.

Службова-вышукавы сабака па мянушцы Берта хутка ўзяў след. Заверуха скоўвала рухі, дрэнная бачнасць дэзарыентавала, але міліцыянеры спяшаліся, кожная хвіліна была на рахунку. Больш за два кіламетры давалося прабегчы па зімовым лесе, перш чым удалося знайсці мужчыну, які замарзаў. Міліцыянеры падспелі своечасова, мужчына настолькі аслаб, што самастойна перамяшчацца не мог.

Дарога назад таксама выдалася нялёгкай. Давялося несці мужчыну на руках. Балазе, на дапамогу падаспеў нарад ДАІ — капітан міліцыі Аляксандр Клячко і старшы лейтнант Вадзім Ермаловіч. Каля трох гадзін праваахоўнікі выносілі выратаванага да бліжэйшага населенага пункта.

Як высветлілася пазней, у лесе мужчына праблукваў больш за чатыры гадзі-



ны. Выб'юшыся з сіл, выбрацца ўжо не спадзяваўся. Вырашыў прывесці каля дрэва і падрамаць. Калі б на дапамогу своечасова не падспелі міліцыянеры, бядой бы скончыўся гэты яго сон у начной завірусе.

Алена ЯРМАЛІНСКАЯ.

ІМЧАЛА МАРШРУТКА НЕ ПА МАРШРУЦЕ

Начное дзяжурства старшых сяржантаў міліцыі групы затрымання Салігорскага аддзела аховы Яўгена Матыліцкіга і Валерыя Бойкі працякала ў звычайным рэжыме. Знаходзячыся на маршруце патрулявання, праваахоўнікі сачылі за грамадскім парадкам.

Спакой ночы парушыла маршрутнае таксі, якое літаральна вылецела з двара па Кастрычніцкай вуліцы. Віляючы ад адной узбочыны да другой, маршрутка прамачлася міма міліцыянераў у кірунку вёскі Раткава. Ні секунды не марудзячы, уключыўшы прабліскавыя маячкі на службовым аўтамабілі, ахоўнікі пачалі пераследаванне. Манера язды мікрааўтобуса не выклікала сумненняў — кіроўца п'яны. Робачы выгляд — нічога не бачу, нікога не чую — ліхач працягваў свой імклівы «адрыў», пакуль на выездзе з горада не з'ехаў у кювет. Кіроўца паспрабаваў уцячы, аднак у нецвярозым стане яму ўдалося пераадолець усяго некалькі дзясяткаў метраў...



Старшы сяржант міліцыі Яўген МАТЫЛІЦКІ і Валерыя БОЙКА перад заступленнем на чарговае дзяжурства.

Начным гоншчыкам, а па сумашчальніцтве і злодзеям, аказаўся нідзе не прауючы, раней судзімы за крадзеж 19-гадовае мясцовае жыхар. Высветлілася, што увагу хлопца прыцягнуў незамкнёны чужы мікрааўтобус. А ключы, якія ляжалі на бачным месцы, яшчэ больш падштурхнулі да крадзяжу. Дарэчы, на сваім шляху гора-кіроўца паспеў мімаходам пратарапіць некалькі легкавікоў. Цяпер за гэта трэба будзе несці адказнасць.

Наталля СВДУНОВІЧ.

ПА ГАРАЧЫХ СЛЯДАХ

Намеснік начальніка Гомельскага абласнога ўпраўлення Дэпартамент аховы МУС Рэспублікі Беларусь Аляксандр ГУЛІС станоўча ацаніў работу Мазырскага падраздзялення аховы ў раскрыцці злачынстваў па гарачых слядах. А сітуацыя, у якой прафесійна дзейнічалі супрацоўнікі, развівалася імгненна.

Жонка, якая вярнулася з работы дадому, заспела мужа, які спаў на канале ў зале непрабудным сном. Убачыўшы на кухонным стале рэшткі ежы і выпіўкі, жанчына адразу ж зразумела, што яе суженец з кімсьці добра бавіў час. Калі ж заўважыла, што ў кватэры не хапае каштоўных рэчаў, адразу кінулася тэлефанаваць у міліцыю. Наряд групы затрымання Мазырскага аддзела Дэпартамент аховы тэрмінова выехаў на месца злачынства. Мужа ўсё ж атрымалася расштурхаць, і

ён расказаў, што распіваў спіртныя напой з малазнаёмым прыяцелем. Старшы сяржант міліцыі Дзмітрый Слук і старшыня Мікалай Гуцко, не губляючы часу, кінуліся шукаць злодзей, які яшчэ не павінен быў уцячы далёка. Зламаныякі затрымалі па гарачых слядах: ён знаходзіўся на прыпынку грамадскага транспарту. Калі падазраючага мужчыну прыпынілі, пры ім знайшлі многае з таго, што ён выкраў з кватэры: тэлефон «Самсунг», аўтамабільную магнітолу, музычны плэер... Але ж не ўсё — некаторыя рэчы, у тым ліку відэакамеру, ён паспеў збыць. Сам жыхар вёскі Муцэжар Калінкавіцкага раёна, зразумела, не ўзрадаваўся сустрэчы з ахоўнікамі. Ён быў перакананы, што спакойна даедзе да свайго дома з крмінальнымі здабыткамі.

А вось гомельскія ахоўнікі сутыкнуліся амаль з анекдатычнай сітуацыяй. Ноччу ў дзяжурную часць Чыгуначнага аддзела Дэпартамент аховы паступіў сігнал «трывогі» з крамы «Любава», якая

знаходзіцца па вуліцы Народнага Апалчэння. На месца была накіраваная група затрымання. Малодшы сяржант Юрый Гулеў і прапаршчык Сяргей Сацура агледзелі краму ў адным з дапаможных памяшканняў. Як высветлілася, грамадзянін вярні набор выпіўкі і закускі, аднак скарыстацца незаконнымі харчамі так і не паспеў. Выходзіў з крамы ён пад пільным наглядом байцоў Чыгуначнага аддзела аховы. Дарэчы, начальнік гэтага аддзела Барыс Антоненка станоўча ацаніў прафесійную працу падпарадкаваных супрацоўнікаў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

